



# Беларускія Ведамасьці

НЬЮ-ЁРК — ВАРШАВА, чэрвень-жнівень 2004 г.



(фотархіў)

Менск – 1944 год

## НЕЛЬГА ЗАБЫТЬ

Летам 1944 года на Беларусі скончылася нямецка-фашистоўская акупацыя і зноў вярнулася рэсейска-савецкая, разам з кампартыяй і НКВД. Беларускія гарады, разбомбаваныя нямецка-савецкай авіяцыяй, ляжалі ў руінах, бальшыня вёск спалена, сотні — разам з людзьмі. Вэрмахтам, СС, Чырвонай арміяй, НКВД, Штаатдышт (СД) і савецкімі партызанамі забітыя кожны чацверты беларус (а ўлічваючы 20-я і 30-я гады — кожны трэці).

Беларусы былі ўключаныя ў вайну ў асноўным на баку Савецкага Саюзу. Тыя, што змагаліся за Беларусь супраць бальшавікоў на баку немцаў, у канцы вайны перайшлі да аліянтаў і павярнулі зброю супраць Вэрмахта. Беларусь унесла вялікі ўклад у перамогу над фашизмам, моцна пацярпела за часы нямецкай акупацыі і адносіцца да краінаў-пераможцаў. Усе краіны-пераможцы вярнулі свае тэрыторыі і мелі кампэнсацыі за страты. Усе, акрамя Беларусі, якая (парадок!) страдала свае тэрыторыі і нават сваю гісторычную сталіцу. *Гэта вынік змагання над чужымі сцягамі і за чужыя інтарэсы.*

Разумныя высновы з гэтага не было каму рабіць. Беларускую нацыянальную інтэлігенцыю зьнічылі ў 30-х, а тая, што засталася, у час вайны эмігравала на Захад. Улада ў Беларусі была аддадзена Москвой у руکі савецкіх партызанаў НКВД.

Цэлае пакаленне беларусаў (і ў Беларусі, і ў эміграцыі), што вытрымала і вынесла на плячах гэту фашыстоўска-бальшавіцкую вайну, да канца свайго існавання (а яно акурат цяпер заканчваецца) жыло вайной. Вайна вызначыла іхны лёс.

Лёсавызначальнасць 2-й Сусветнай вайны (фактычна, вайна была адна, толькі з перапынкам у 20 гадоў) добра адчулі ў Москве. КПСС пабудавала на гэтым сваю палітыку і дзяржаўную ідэалёгію, эксплуатавала жах людзей перед вайной для апраўдання таталітарызму, сацыяльнай беднасці і імпэрскай палітыкі. Страх перед вайной стаў галоўным элемэнтам халоднай вайны КПСС супраць забраных народаў Савецкага Саюза. Крызіс СССР змог узныць і рэалізавацца ў частковым распадзе бальшавіцкай імпэрыі толькі тады, калі, практична, поўнасцю зъмніліся пакаленіні, а дакладней, — калі зышло з палітычнай арэны пакаленне вайны.

Але мы — пасъляваенныя беларусы — ня можам, ня маём права забыць Сусьеветную вайну па двух прычынах. Першая — незылічоныя ахвяры і пакуты народа. І другая, галоўная — хлусыня пра вайну. Вялікая мярзотная хлусыня на крыві беларускай нацыі. Народ ня можа годна існаваць на хлусыні. І каб здабыць праўду, дзеля нашага народнага здароўя і будучыні, мы заўсёды павінны памятаць, што і як было ў першай палове 1940-х гадоў, мусім разабрацца і ацаніць свой народны лёс.

Зянон ПАЗНЯК

## БЕЛАРУСЬ — ФАРПОСТ НА ЎСХОДZE

МЭМАРАНДУМ

### УВОДЗІНЫ. ГІСТАРЫЧНЫ АГЛЯД

На працягу ўсёй гісторыі, да канца XVIII стагоддзя Беларусь была шчытом Эўропы на Ўсходзе. У XIII стагоддзі адбылося аб'яднанье беларускіх славянскіх княстваў у магутную дзяржаву — Вялікае Княства Літоўскае (ВКЛ) альбо Літва (па назве цэнтральнага славянскага племя, чые князі ініцыявалі аб'яднанье беларускіх земляў). Вялікае Княства спыніла мангольскую агресію ў Эўропу і паклала мяжу імпэрыі Чынгіз-хана. Барацьба з Усходам (спачатку з Залатой Ардой, а потым з Маскоўскай) не спынялася ўесь час. Па мяжы паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Маскоўскай праходзіла лінія супроцьстаянья розных палітычных сістэм: розных цывілізацый і розных сьветаў — дэмакратычнага, культурнага эўрапейскага і дэспатычнага, тыранічнага ўсходняга.

У канцы XVI стагоддзя Вялікае Княства Літоўскае ўтварае з Польшчай „саюз двух нароў” — „Рэспубліку” (Реч Паспаліту). У канцы XVIII стагоддзя Реч Паспалітая была ліквідаваная трymа імпэрыямі: Расейскай, Прускай-нямецкай і Аўстрыйскай. Землі Беларусі (ВКЛ) анэксіравала Расея.

Тэрмін Беларусь (назва ўсходніх беларускіх тэрыторый) позняга паходжаныя, замацаваўся пад уплывам расейскай акупацыйнай палітыкі вынішчэння ўсяго беларускага і ў выніку — беларускага нацыянальна-культурнага і палітычнага руху, які прывёў да ўтварэння незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) у 1918 годзе.

У гэты ж час дзяржаўную незалежнасць аўявила бытая Жамойць (далучаная балцкай часткай ВКЛ) са сталіцай у Коўне (Каўнасе), якая называлася „Летувой” альбо „Літоўскай рэспублікай”.

Беларускую Народную Рэспубліку акупавала ў канцы 1918 года бальшавіцкая Расея. У выніку расейска-польскай вайны (1919-1921 гг.) Беларуская Нароная Рэспубліка была падзеленая акупантамі. Заходнюю частку Беларусі са сталіцай Вільнем забрала Польшча, усходнюю — савецкая Расея.

З пачаткам 2-й Сусьеветнай вайны і акупацый савецкай Расеі заходняя Беларусі Сталін мэтанакіравана аддаў Летуве сталіцу Беларусі Вільню узмен за ўвядзеніне на тэрыторыю Летувы савецкага войска. Увёўшы войска, Сталін акупаваў Летуву, але Вільня і надалей засталася ў савецкай Летуве.

Пры зменшэнне добрых адносін беларуская сталіца Вільня і Віленшчына, якія засталіся ў Летуве, ёсьць галоўной крыніцай скрытай напружанасці паміж беларусамі і летувісамі. Беларуская дзяржава ня можа нармальна функцыянуваць без сваёй гістарычнай і культурнай сталіцы і ніколі не пагодзіцца з яе стратай. Тым часам маладое пакаленіне летувісаў ужо лічыць Вільню сваёй.

У 1990 годзе ад імя Вярхоўнага Савета Беларускай ССР было выстаўленае патрабаваныне (падпісане Старшынёй Вярхоўнага Савета М. Дземянцем) да кіраўніцтва Летувіскай ССР вярнуць Беларусі Вільню ў выпадку выхаду Летувы са складу Савецкага Саюза. Аднак тое патрабаваныне было інсypіравана Маскоўскай і ня мела самастойнага беларускага характару. Тому Беларускі Народны Фронт „Адраджэнне”, разумеючы правакацыйны крамлёўскі характар гэтага дакумента, не падтрымаў яго.

Акрамя Летувы прынцыпавыя патрабаваныні з боку Беларускай ССР

былі выстаўлены ў 1937 годзе Pacei ab вяртаныі беларускага горада Смаленска і беларускіх тэрыторый Смаленскай, Бранскай і часткі Пскоўскай вобласці, забраных у Беларусі рускімі бальшавікамі ў пачатку 20-х гадоў.

У 1990 годзе дэлегацыя дэпутатаў ад БНФ Вярхоўнага Савета БССР вяла перамовы з дэпутатамі Вярхоўнага Савета Pacei і кіраўніцтвам Смаленскай вобласці ab вяртаныі Смаленска і Смаленшчыны Беларусі.

### РУХ ЗА ДЭМАКРАТЫЮ И НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ

19 кастрычніка 1988 года быў створаны Беларускі Народны Фронт „Адраджэнне” (БНФ). Галоўныя палітычныя задачы Фронту — дэмакраты і незалежнасць Беларусі. Гэтыя задачы ўдалося ажыццяўіць у 1991 годзе. Дзякуючы дзейнасці фракцыі БНФ у Вярхоўным Савеце, было спыненае існаваныне КПСС і камсамолу, 25 жніўня 1991 года Беларусь аб'яўлена незалежнай краінай. Пачалося змаганыне за дэмакратычны шлях Беларусі і за перамену ўлады, бо ўся ўлада заставалася ў руках савецкай праразейскай намэнклятуры.

Беларускі Народны Фронт ад пачатку меў геапалітычную канцепцыю існавання Беларусі ў съвеце, якая пасля распаду СССР зменшила б небяспеку для Беларусі з боку Німеччыны. Такой ідэяй быў плян Балтыйска-Чарнаморскай сараджнасці (БЧС) краінай Усходняй Эўропы (Беларусь, Украіна, Эстонія, Латвія, Летуву, Малдова, у перспектыве маглі далучыцца Польшча і Славакія). Гэта плян вяртаныя трэція сілы на падзелы ў Эўропе (так, як было раней). БЧС — усход Эўропы перад эўраазіяцкай Расеяй.

26 красавіка 1990 года дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР ад Беларускага Народнага Фронту склікалі ў Менску першую міжнародную канфэрэнцыю краінай Усходняй Эўропы па стварэнню БЧС.

Рэакцыя камуністычнай Масквы на ідэю БЧС была надзвычай адмоўная і пагрозылівая. Ідэю БЧС ацэнівалі як падкоп пад СССР.

У лістападзе гэтага ж 1990 года дэпутаты парламентскай фракцыі БНФ склікалі ў Менску другую міжнародную канфэрэнцыю па арганізацыі БЧС. Многі былі праведзеныя перамовы з Прэм'ер-міністрам тагачаснага ўраду БССР В. Кебічам ab падтрымцы ідэі БЧС і канфэрэнцыі. Было дасягнута разуменне. Канфэрэнцыя адбывалася ў Доме ўраду ў галоўнай зале Савета Міністраў. Вечарам перад заканчэннем паседжання прышлі перапалоханыя чыноўнікі Саўміна — пасланцы Прэм'ера — і перадалі распараджэнне пакінуць залю ўрада, але паседжаныне, практична, ужо скончылася. Прэсавая канфэрэнцыя адбывалася ў будынку Вярхоўнага Савета.

Прычына такіх паводзінаў Прэм'ера заключалася ў тым, што вечарам яму пазваніў з Масквы Ельцын і ў грубай форме запатрабаваў спыніць канфэрэнцыю. Кебіч падпрадкаваўся, як умёў.

У працяг плянай БЧС у Беларускім Народным Фронце была распрацавана праектная прапанова ab пабудове Балтыйска-Чарнаморскага нафтавага калектара. Дасягнута падтрымка Украіны і Латвіі. У 1993 годзе, вярнуўшыся зь Менску пасля чарговай канфэрэнцыі па нафтавым калектары, бясыльдна зьнік, разам з праектнымі дакументамі па Калектару, намеснік старшыні Народнага Руху Украіны Сяргей Байчышын. Расея выступала ярасна і нэрвова супраць ідэі БЧС і Балтыйска-Чарнаморскага нафтавага калектара.

З сярэдзіны 1992 года пачынаецца пранікненне агентуры расейскага КГБ ва ўсе структуры ўлады Беларусі. У непасрэдную залежнасць ад іх трапляе Прэм'ер Кебіч, які робіцца выканаўцам іхніх палітыкі. Менавіта рускі КГБ курыраваў у 1994 годзе выбарчу прэзыдэнцкую кампанію адначасна двух сваіх стаўленынкаў — В. Кебіча і А. Лукашэнкі — і, маніпулюючы, прывёў да ўлады Лукашэнку. Адносна дэмакратычны пэрыяд на Беларусі скончыўся.

### РЭЖЫМ

Рэжым Лукашэнкі на Беларусі — гэта ёсьць унутраная акупацыйная краіны расейскімі спэцслужбамі, зьдзейсненая шляхам выкарыстання дэмакратычнага мэханізму выбараў, структураў ўлады і прысутнасці ў кіраванні краінай старой савецкай намэнклятуры. Ключавыя пазыцыі ў кіраўніцтве Беларусі захапілі расейскі КГБ. Палітыка акупацыйнага рэжыму — антыбеларуская. Яна накіраваная на задушэнне беларускіх незалежніцкіх

дэмакратычных сілаў і на падрыў культурна-нацыянальнага існаванья беларускай нацыі. (Зачыненая беларускія школы, газэты, часопісы, радыё на беларускай мове, спаленыя беларускія падручнікі для школаў, адбываючыя грубая русіфікацыя і рэпрэсіі супраць беларусаў, асабліва супраць моладзі.) Мэтэ антыйбеларускай палітыкі прамаскоўскага рэжыму — зьнішчыць асновы нацыянальна-культурнага жыцця беларускага народа, укараниць і пашырыць уплывы Рәсей на Беларусі ва ўсіх сферах існаванья, падрыхтаваць Беларусь да інкарпарацыі яе ў Рәсей.

Першаснай палітычнай задачай на Беларусі Масква лічыла ліквідацыю Беларускага Народнага Фронту — нацыянальна-дэмакратычнай сілы, якая магла рэальна пагражаць уладзе рэжыму. Сімітаматычна, што ў гэтай бруднай справе ўдзельнічаў Ганс-Георг Вік — нямецкі кіраунік Mісіі АБСЭ ў Менску, — а таксама іншыя лібрэальныя функцыянеры з Эўропы, асабліва зь нямецкага боку.

У 1999 годзе, сумеснымі намаганнямі рассейцаў і немцаў, Беларускі Народны Фront быў расколоты на дзве арганізацыі. Адна частка засталася на пазыцыях нацыянальнай дэмакратыі і рэзка выступае супраць рассейска-нямецкай палітыкі на Беларусі. Другая — далучылася да намэнклятурна-дэмакратычнай псеўдаапазыцыі, кіруемай немцамі і Масквой і кантралюемай агентурай.

Кіруемая псеўдаапазыцыя была ўтворана на Беларусі стараннямі Ганса-Георга Віка, які таемна супрацоўнічаў у гэтай справе (па яго ўласным прызнанынам) з КГБ. (Гл. „Белорусская газета”, — 2004, 12 студзеня)

Стварэнне падстаўной апазыцыі ў Беларусі — гэта тыповая апэрацыя спэцслужбай, якая вельмі нашкодзіла справе дэмакратыі на Беларусі і забытала сітуацыю. Падстаўная апазыцыя, у якую ўваходзіць шэраг партый (ад камуністу да адколатай часткі БНФ), уяўляе сабой стракатае відовішча і не зъяўляеца самастойнай палітычнай сілай. Ніткі яе кіраванья і фінансаванья знаходзяцца ў Бэрліне і ў Маскве. Падстаўная апазыцыя выконвае праграммы і ўказаныні гэтых цэнтраў, пра што засвядчылі ўсе падзеі, у якіх ўдзельнічала гэтая „апазыцыя”, і ўсе яе правалы. Ніякіх посьпехаў у палітыцы (нават мінімальных) у гэтага залежнага квазіапазыцыйнага ўтварэння за пяць гадоў ніколі не было. Галоўным клопатам імітатарской структуры ёсьць атрыманыне, прыўлашчванье і выкарыстаныне грошай, якія даюць на псеўдадзейнасць яе апекуны. У асяроддзі гэтай структуры з'явілася шмат людзей, далёкіх ад палітыкі, якія займаюцца ў гэтай сітуацыі, якія кажуць, „палітычным бізнесам”.

Падстаўная апазыцыя перашкаджае нацыянальна-дэмакратычнаму руху ў рэальнім змаганні з рэжымам. Прывклад — цяперашні падзеі ў Беларусі. На 17-га каstryчніка прызначаныя выбары ў „палату падстаўнікоў”. Рэжым стварыў шырокую сістэму фальсіфікацыі галасаванья. Галоўны клопат улады — прымусіць людзей пайсці на выбары, бо вынікі галасаванья прадвызначаныя. Яны залежаць выключна ад рэжыму. Машыну фальсіфікацыі галасаванья, створаную рэжымам Лукашэнкі, нельга перамагчы ўлюб. Выбарчая машина дыктатуры непераможная — гэта правіла ўсіх дыктатур. Сістэму фальсіфікацыі можна толькі перакулыць байкотам. На галасаваныне ісці нельга, бо такім чынам забясьпечваючыя выбары і фармальная легальнасць для сфальшаваных выбараў. (Ніхто зь непатрэбных рэжыму кандыдатаў ня будзе прапушчаны ў „палату”. Гэта бяспрэчны факт.) Тым больш, што „палата” ня мае нікай самастойнасці і ніякіх незалежных законатворчых правоў.

Акрамя таго (і гэта галоўнае), разам з выбарамі 17-га каstryчніка ў Беларусі рэжым плянует правесы і незаконны рэфэрэндум пра трэці тэрмін Лукашэнкі і змены ў канстытуцыі, выгадныя рэжыму. Масква і Бэрлін штурхаюць псеўдаапазыцыю на правальныя выбары, каб забясьпечыць свае інтарэсы. І падстаўная апазыцыя ўзде на выбары. Гэтым робіцца вялікая шкода Беларусі, бо ўзаконіваеца і прадаўжаеца дыктатура. Хоць насельніцтва краіны настроенае на ісці на галасаваныне. Арганізацыі Беларускага Нацыянальна-Вызвольнага руху рыхтуюць байкот.

## ГЭБІЗМ

У Беларусі і Рәсей ўсталяваная новая тэхналёгія ўлады — „гэбізм” (ад назвы службы бяспекі). Дзяржаўная ўлада знаходзіцца ў руках былога савецкага КГБ.

У слабакіруемай ельцынаўскай Рәсей КГБ быў найбольш арганізаванай і структураванай сілай улады з добра падрыхтаванымі кадрамі, агентурай і дзяржаўным бюджэтам. Нібыта рэарганізацыі КГБ і скарачэнні, якія рабіў Ельцын і ягоныя стаўленыні, толькі дапамаглі спэцслужбам арганізавацца ў новых умовах. Праз некалькі гадоў прадуманай працы КГБ праз агенцтву кантроляваў ахову і функцыянаваныне, практична, усіх банкаў у Рәсей, цалкам быў узяты пад кантроль КГБ уесь так званы „шэры” (крымінальны) бізнес і, што істотна, — дзейнасць міліцыі і крымінальны съвет. За гады ўлады Ельцына адбылося глыбокае і татальнае пранікненне КГБ у бізнесовыя структуры Рәсей. КГБ набыў магчымасць кантроляваць грашовыя плыні і ўпльваць на рух капіталу. Ён шырока пранік у сродкі масавай інфармацыі, стварыў і кантралюе мнóstva грамадzkіх і палітычных арганізацыяў.

У 1994 годзе, выкарыстаўшы палітычную і нацыянальную нясьпеласць беларускага грамадства, Масква праз КГБ шляхам фармальна дэмакратычных выбараў прыводзіць да ўлады ў Беларусі свайго стаўленыніка А. Лукашэнку. Два аспекты трэба адзначыць у гэтай падзеі. Першы: вяртаеца старая расейская палітыка вынішчэння ўсяго беларускага. Другі: функцыянаваныне прамаскоўскай улады на Беларусі ёсьць эксперыментальным рэжымам для будучай сістэмы ўлады КГБ у Рәсей.

Зъяўленыне ў 1999 годзе ў вышэйшым дзяржаўным кірауніцтве Рәсей нікому раней не вядомага афіцэра КГБ У. Пуціна адкрыта, лапідарна і наўпраст съведчыць, што гэта не самастойная фігура, а стаўленык пэўных сілаў і канкрэтных груп.

Сілу і моц новай (калектыўна-ценевай) губоўскай ўлады засвядчылі найперші апошнія выбары ў расейскую Дзяржаўную Думу, калі КГБ ішоў на выбары амаль адкрыта, стварыўшы штучную прапуцінскую партыю, якая ня мела нават выбарчай партыйнай праграммы, і тым ня менш — поўнасцю перамагла на выбарах, дзякуючы ўладзе, уладнаму рэсурсу, уладнай прапагандзе, агітацыі і ўладнай фальсіфікацыі.

Што ж адбылося? Праз 14 гадоў пасля ліквідацыі КПСС і распаду СССР поўная і абсалютная ўлада ў Рәсей легальна, фармальна законна апынулася ў кулаку савецкай службы бяспекі. (У Беларусі — на 8 гадоў раней, у 1996 годзе і незаконна.) Абсалютная ўлада ў імпэрскай краіне з імпэрскай мэнтальнасцю і ідэалёгіяй сканцэнтравалася ў руках супэрпартыі, назава якой — КГБ. Аналягай такоі партыі і такоі сітуацыі цяжка адшукаць у гісторыі. Гэта партыя, якая зъяўляеца дзяржаўнай цэнтралізаванай структурай ўлады, яе члены строга структураваныя і субардынаваныя. Супэрпартыя існуе на дзяржаўным бюджэце, прысутнічае ва ўсіх адміністрацыйных цэнтрах краіны. Яе дзейнасць у значайнай ступені засакречаная згодна з законам. Супэрпартыя валодае велізарным штатам схаванай ад грамадства (і таксама згодна з закону) унутранай і зьнешнай агентуры, здольнай пранікаць і кантроляваць усе ўстановы, усе групы грамадства. Переход вярохўнай ўлады ў руки гэтай партыі абазначае неабмежаваную магчымасць кантролю над усімі сферамі дзяржаўной, грамадzkай і палітычнай дзеянасці.

У сваёй аснове, такім чынам, супэрпартыя ёсьць легальна і законна арганізаваная дзяржаўная мафія пад аховай сваёй ўлады і сваіх законаў.

Галоўная іхня „ідэалёгія” — гроши. Але валоданыне дзяржаўнай ўладай канцептуальна абумоўлена імпэрскай мэнтальнасцю расейскага грамадства. Гэты аспект прынцыпова ўлічаны. Таму афіцыйнай палітычнай ідэалёгіяй супэрпартыі дэкларуеца дзяржаўны патрыятызм, адданасць інтарэсам Рәсей (якія супадаюць з асабістымі і партыйнымі інтарэсамі Гэбэ).

Эканамічнае існаваныне такай мафійнай сістэмы па сутнасці тупіковае, бесперспэктыўнае. Але ў Рәсей яна можа трывати доўгат.

Відавочна, што гэтакая губоўская сістэма ўлады ніколі ня будзе дэмакратычнай. Па сваёй прыродзе яна ўвесь час імкненца да кантролю над грамадствам, над друкам і грамадzkай думкай, над камэрцыйнай і прадпрымальніцкай дзеянасцю.

Супэрпартыя Гэбэ, не дэкларуячы, прапануе, фактычна, сваю вэрсію гляблівасці шляхам пранікнення спэцслужбаў у капітал. Гаворачы спрошчана, прапануеца кантроль спэцслужбаў над сусъветнымі грашовымі плыннямі, таварамі і рэсурсамі. Траба ўлічыць, што ўсе спэцслужбы выконваюць палітычныя задачы сваіх нацыянальных урадаў. Тым часам расейская спэцслужба КГБ ёсьць цяперак сама сабе і ўрад, і партыя, і дзяржава.

Канцэнтрацыя рускага шэрага капіталу на Захадзе (мяркуюць, што ў Эўропе знаходзіцца ад 300 да 500 мільярдаў даляраў расейскіх грошай) звязана ня толькі з крымінальным вывазам. Вывезеная гроши ўжо працуець на інтэрэсы супэрпарты КГБ і ў будучыні яшчэ могуць сыграць сваю злавесную палітычную ролю. Захад, напалоханы расейскім крыміналам, ня ў стане зразумець, у чыхіх руках рычагі і кантроль над яго прасоўваннем у Эўропу. Тым часам заключаючы зъдзелкі аб сумеснай дзеянасці з расейскай бізнесавай фірмай, заходняя людзі думаюць па сваіх стэрыйтах і ня здолныя ўцямыць, што маюць справу з дзяржаўным гэбізмам, і ўпускаюць рускую разьведку ў свае інтэрэсы.

Рускі КГБ — арганізацыя з жахлівым злачынным мінульм, з крымінальнымі тэрарыстычнымі традыцыямі, ад якіх ніхто ва ўладзе Рәсей не адмовіўся, наадварот, глядзяць на іх, як на „героіческія традыцыі прошлого”.

Тэрарызм заўсёды быў галоўнай сферай дзеянасці КГБ. За часы халоднай вайны тэрарыстычная актыўнасць чэкістуі была пашырана, структуравана і сістэматызавана, набыла рысы міжнароднай палітыкі з пляцоўкамі на ўсіх кантынентах. У Савецкім Саюзе пры ваенных частках і навучальных установах уз्�нікла шмат цэнтраў па падрыхтоўцы міжнародных тэрарыстаў з усяго сьвету (з Кубы, Афрыкі, Лацінскай Амэрыкі, з арабскіх краінаў і г.д.). У 1960-х гадах быў нават створаны спэцыяльны „Ўніверсітэт Дружбы Народаў імя Патрыса Лумумбы” ў Маскве, дзе рыхтавалі тэрарыстаў (там праішоў падрыхтоўку, напрыклад, вядомы міжнародны сэрыйны тэрарыст-забойца і марксіст Санчэс Ільч Рамірэс (Шакал), якога ў 1990-х гг. скаглі і судзіл ў Францыі). Атрымаўшы вывучку ў СССР, тэрарысты пад кан тролем КГБ актыўна дзеянічалі ў Афрыцы і Латынскай Амэрыцы, дзе экспартавалі „рэвалюцыю” ды „змагаліся” ў такіх краінах, як Егіпет, Іарданія, Ліван, Сірыя, Аўганістан, і ўвогуле — на Блізкім Усходзе, ня кажучы ўжо пра В'етнам. Гэты „вопыт” і міжнародная сетка тэрарызу, створаная КГБ, ня згінула з распадам СССР, ня зънікла канчатковая, засталіся кадры, навыкі, сувязі, і нарэшце — застаўся прыклад, прэцэдэнт тэрарыстычнай дзеянасці, якая аднавілася цяпер на новым этапе, як вайна з Амэрыкай.

Ёсьць пытаныні, якія ляжаць на паверхні, і выклікае вялікае здзіўленыне, што ніхто іх не задае цяпер, калі тэма тэрарызу стала галоўнай у Захаднім съвєце.

Першае: дзе ёсьць цэнтар тэрарызу? Хто ім кіруе? Хто падрыхтаваў і давёў да выканання такую складаную дыверсію, як зынішчэнне вежаў Гандлёвага Цэнтра ў Нью-Ёрку і разбуранье будынку Пентагона ў Вашынгтоне? Хто? Бін Ладэн? Гэта выглядае несур’ёзна. Кожны, хто здолны аналізаваць, зразумее, што такая аперацыя была не пад сілу толькі тэрарыстычнай арганізацыі.

Камісія Кангрэсу ЗША прышла да высновы аб няўзгодненых дзеяньнях і памылках спэцслужбаў Амэрыкі, якія не прадухілі дыверсію 11 верасьня. Але вядома (нават зь літаратуры і кіно), што прафесіяналы спэцслужбай пачынаюць раптам усе памыліца перад нейкай падзеяй тады, калі на іх (ці ўнутры іх) дзеяйнічае і ўплывае іншая спэцслужба.

Пасыя дыверсіі 11 верасьня Амэрыка была лёгка ўцягнута ў дзівзе вайны на Блізкім Усходзе. Так, вайна адпавядала інтэрэсам бясыпекі Амэрыкі і крок быў неабходны (і з пункту гледжання лёгкіх барацьбы — правільны). Але зададзім пытаныне, чым яшчэ інтэрэсам адпавядала гэтая вайна? І чаму, калі ў Іраку не знайшлі зброй масавага зынішчэння, раптам зноў выявілася, што прымітыўна і бяздарна памыліліся ў гэтым ужо адразу дзівзе нацыянальныя разьведкі — амэрыканская і ангельская. А „памылка” такая, што калі б было вядома, што зброі масавага зынішчэння ў Іраку няма, то вайна магла б не пачацца.

Часам карысна лапідарна паразважаць на тэму выгады. Дыверсія 11 верасьня ўдарыла па ўсім Захаднім съвєце. Ні адна краіна не атрымала пасыля гэтай падзеі нікага палітычнага прыбытку. Але Рәсей адразу скарысталася сітуацыю, каб схаваць свой дзяржаўны тэрарызм і злачынную вайну ў Чачні, паказваючы на ісламскую рэлігійнасць чачэнцаў, якія абараняюць бацькаўшчыну. І гэтае права на абарону выстаўляе расейцамі як ісламскі тэрарызм. Маніпуляцыя ўдалася. Захад па-зрадніцку здаў чачэнскі народ на зынішчэнне.

Ад вайны ў Іраку на сёньняшні дзень ніхто не атрымаў эканамічнай

выгады, акрамя Рәсей. Добра вядома, што эканоміка, і нават існаваныне палітычных рэжымуў у гэтай краіне, залежыць ад цены на нафту. У выніку вайны ў Іраку цэны на нафту высока падскочылі ўверх. У Рәсей пацяклі незапланираваныя нафтадаляры. Даляраў цяпер поўна, ня ведаюць, куды прыткнуть. Даўшы вось 175 мільёнаў на незаконны рэфэрэндум Лукашэнку (пад выглядам крэдыту). Нафтадаляры даюць рух бізнесу, новым ініцыятывам. Выгада, якую за кароткі час атрымала Рәсей і супэрпартыя КГБ ад прытоку нафтадаляраў, эквівалентная вялікім дзяржаўным выслікам па эканамічных рэформах, інвестыцыях ды крэдытах, ды на доўгія гады. Але ўсё гэта можна было дасягнуць хутка. Дастатковая толькі, каб Амэрыка пачала вайну ў Іраку.

Гэбізм, як бы я яго ацаніў, — гэта, вобразна кажучы, прыватызыя дзяржавы спэцслужбамі (у дадзеным выпадку КГБ).

Спэцыфіка гэтай улады ў тым, што супэрпартыя КГБ фармальна як бы нябачная. На паверхні плаваюць розныя палітычныя ўтварэнні і асобы, бізнесовыя фірмы, банкі, але ніяма відавочнай дэкларацыі прыналежнасці да КГБ. Такая сістэма нагадвае крыху структуру масонскай ложы. Яе няпроста палітычна разбурыць. Тым больш, што Гэбэ скарыстоўвае фармальна дэмакратычныя мэханізмы абстаноўкі ўлады (выбары, парламант і г.д.) і канцралюе рэжым іхняга функцыянавання.

Найбольшая небяспека хаваеца ў тым, што рускі гэбізм скрыта агрэсіўны, а акаляючы съвет яшчэ ня можа разабрацца, што за тып улады ўтварыўся ў Рәсей, і гатовы называць яго нават „дэмакратыя”, што выглядае насымешкай над здаровым сэнсам.

## САДРУЖНАСЦЬ АЙЧЫНАЎ

Нам недаспабоды плян Нямеччыны-Францыі аб фэдэратыўнай Эўропе. Крызіс такога Эўразыгу, які фармуеца без апоры на якую-небудзь агульную духоўную ідэю, адмаўляючыся ад духоўных традыцый хрысціянской Эўропы, — непазбежжны.

Для беларусаў непрымальная ідэя стварэння ліберальнай супэрдзяржавы на Захадзе, замест вольнай Эўропы вольных нароўдаў. Нам ніяма чаго ў такой дзяржаве работы. Беларусам бліжэй Эўропа айчынаў і ідэалёгія айчынаў, якія ёсьць асновай свабоды. Будучая вольная Беларусь аб'ектыўна будзе збліжацца найперш з паўночна-захаднім (скандынаўскай і балтыскай) групай краінаў Эўропы, якія прыхільныя да каштоўнасцяў айчыны, свабоды і незалежнасці. Тым самым стане вяртацца ідэя Ўсходній Эўропы — стварэнне Балта-Чарнаморскай Садружнасці.

## ЛЁС РЭЖЫМУ И БУДУЧЫНЯ БЕЛАРУСІ

Лёс аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі і будучыня Беларусі павінны вырашыцца 17-га кастрычніка гэтага году на выбарах у „палату прадстаўнікоў” і на рэфэрэндуме пра трэці тэрмін Лукашэнку, які плянуюць прызначыць разам з выбарамі. (Чакаеца, што пра рэфэрэндум могуць аўгавіць у сярэдзіне верасьня.)

Москва зацікаўлена, каб выбары ў „палату” прайшлі па сцэнары Лукашэнку (выбираюць толькі крэаторы рэжыму) і каб яны бытлі прызнаныя міжнароднай супольнасцю. Найўнасць ў Беларусі легітымнага парламанту дало б фармальную магчымасць Маскве зацвердзіць шэраг незаконных дамоваў з Лукашэнкам, прынятых раней (напрыклад, так званы „саюз” Рәсей і Беларусі 1999 года і інш.), а таксама прывесці ў дзеяньне іншыя свае інкарпарацыйныя пляны.

Крэмль, не афішуячы, падтрымлівае трэці тэрмін Лукашэнку, бо хоча мець у Менску свайго чалавека, праз якога ён праводзіць сваю палітыку.

Бэрлін паспрабаваў асобна дамовіцца з Лукашэнкам (дзеянасць Ганса Віка), а таксама правесці ў кірауніцтва Беларусі праз выбары сваіх людзей з намэнклятурнай апазыцыі. Абедзьве спробы пацярпелі фіяска.

Пэўныя нямецкія палітычныя колы пагаджаюцца на здачу Беларусі пад Москву. Гэтым яны думаюць забясьпечыць сабе больш танны і выгадны транзіт тавараў і рэсурсаў (асабліва газу), выгаднае выкарыстанне беларускай інтэлектуальнай і рабочай сілы. Пра гэта цынічна выказаўся У. Пузін, які сказаў: „У былых савецкіх тэрыторыях на заходзе мы бачым крыніцу інтэлекту і працоўнай сілы”. Думаньне — нібы ўзятае з плянаў Бормана.

Крэмлёўскі гбізм плянуе сагнаць беларусаў з сваёй зямлі і выкарыстаць беларускі рабочыя рукі на газава-нафтавых радовішчах у Сібіры. Немцы ў сваю чаргу ўжо сцігваюць здольны і танны беларускі інтэлект.

Нямецка-расейская пазыцыя па Беларусі абумоўлена яшчэ прэвентыўным жаданьнем стварыць выгадную перспэктыву пры вырашэнні ў будучыні пытання аб Усходній Пруссі (Калініградская вобласць і прыбалтыйскія землі ў Польшчы), а таксама — ў палітыцы Нямецчыны адносна Польшчы. Немцы зацікаўленыя трывальну Польшчу ў Эўразіязе. Наяўнасць за Бугам Ресеі (а не дэмакратычнай Беларусі) стала б дадатковым чыннікам, які штурхай бы Польшчу да немцаў (у Эўразіязе), дзе немцы маюць рычаг ўпльыву на Польшчу і могуць плянаваць свае інтарэсы, а ў выпадку агульнаэўрапейскага крызісу і развалу (які надыходзіць) — маніпулюваць польскім пытаннем з Расеяй. (Не забываіма, што сярод усіх эўрапейскіх нацыяў немцы, як ніхто, здольныя палітычна глядзець на дзясяткі гадоў наперад і працаўцаць на сваю будучыню.)

Ёсьць тры варыянты зыходу выбараў і рэфэрэндуму 17-га кастрычніка. Першы варыант. Байкот адбываўся. Гэта перамога грамадзтва над рэжымам. Афёра з трэцім тэрмінам і легітымізацыяй крэатурнага парламанту правальваеца. Прэзыдэнцкія выбары 2006 года павінны адбыцца па Канстытуцыі (без Лукашэнкі). Можа быць паставлена пытанне аб тэрміновых новых выбарах прэзыдэнта.

Другі варыант. Рэальна адбываеца байкот выбараў і рэфэрэндуму, але рэжым груба фальсіфікуе вынікі ўдзелу выбаршчыкаў у галасаванні, ігноруе відавочнае, усе факты і аргументы і, насуперак усяму, заяўляе пра „падтрымку народа” і „перамогу” ў галасаванні.

Тады беларускае грамадзтва і міжнародная супольнасць не прызнаюць вынікаў такіх выбараў і рэфэрэндуму. Рэжым застаецца ў падвешаным стане, палітычны і маральны пазыцыі яго пагоршашца і аслабнучы. Тым часам грамадзтва атрымлівае штуршок да большай кансалідацыі супраць рэжimu. Байкот кансалідуе людзей. У выніку прэзыдэнцкія выбары 2006 года могуць набыцца востраканфліктныя харктор, дзе пазыцыі Лукашэнкі стануть хісткімі, а лёс рэжimu — няпэўным.

Трэці варыант. Параза Беларусі. Супольнымі высілкамі ўлады і яе падстаўной „апазыцыі” (розных „пяцёрак плюс”) і пры лямансце немцаў у Эўразіязе аб патрэбе дэмакратычных выбараў у Беларусі беларускіх выбаршчыкаў заганяюць на галасаванні. Рэжым бесперашкодна фальсіфікуе вынікі і заяўляе пра сваю чарговую „элегантную перамогу”.

Першай прызнае „вынікі” Москва. Потым у дыпламатычнай форме — Эўразія (адзначыўши „контрпрадуктыўныя моманты”, недатриманье „фармату выбараў”, „адсутнасць адчувальнага прагрэсу” выбарчай сістэмы і таму падобны пустапарожні эўрабюрократычны жаргон).

Зрэшты, эўраструктуры, хутчэй за ўсё, не прызнаюць вынікі незеконнага рэфэрэндуму і выбараў. Але гэта ня будзе ўжо мець значэння. *Сутнасць паводзінаў рэжыму палягае на том, каб захаваць уладу. Усё астатніе — для рэжыму неістотнае. У тым ліку і меркаваны эўраструктураў.*

У выніку рэжым узмачняеца і застаецца. Лукашэнка — застаецца. Прэзыдэнцкія выбары 2006 года — прадвызначаныя. Антыбеларуская палітыка працягваеца з новай сілай. Нішто ўжо не перашкаджае плянам Москвы і Бэрліну рабіць свой парадак ва Усходній Эўропе. Перад Беларусій рэальна паўстае пагроза катастрофы страты нацыянальнай маёмасці, нацыянальнай культуры, насельніцтва і дзяржаўнай незалежнасці.

\* \* \*

Пытаныні, адлюстраваны ў гэтым мэмарандуме, пастаянна аблікарываюцца ў беларускіх народна-дэмакратычных арганізацыях вызвольнага кішталту (найперш — у Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ і ў Беларускім Народным Фронце „Адраджэнне”) і даведзены да ведама беларускай грамадзкасці (у залежнасці ад інфармацыйных магчымасцяў, якія існуюць цяпер у краіне).

Мы спадзяємся і верым у Беларускі Народ. Мы спадзяємся таксама на разуменіе і падтрымку дзеячоў міжнароднай супольнасці, на людзей з дзяржаўным думаньнем і адказнасцю за будучыню Эўропы. Мы ведаем таксама, што найвялікшая вольная краіна съвету Злучаныя Штаты Амэрыкі

наймацнейшая краіна Эўропы — Вялікабрытанія зьяўляюцца (паводле Будапештскага Мэмарандуму 1994 года) гарантамі сувэрэнітэту Рэспублікі Беларусь. Гэта дае нам упэўненасць, што Беларусь, абараняючы сваю незалежнасць, змагаючыся за волю і дэмакратыю, заўсёды будзе мець падтрымку і салідарнасць вольных краінаў, тых людзей, якім дарагі ідэалы свабоды, гуманізму і справядлівасці ў нашым агульным съвеце.

Д-р Зянон ПАЗНЯК

Старшыня Беларускага Народнага Фронту "Адраджэнне"

і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ

16 жніўня 2004 г., Нью-Ёрк

## „ЖЫІВЕ АМЭРЫКА! ЖЫІВЕ БЕЛАРУСЬ!”

Напярэдадні съвята Дня Незалежнасці Амэрыкі (4 ліпеня) амбасада ЗША наладзіла прыём. Перад беларусамі выступіў амбасадар Джордж Крол і хораша гаварыў пра Амэрыку і Беларусь. У прыватнасці ён сказаў гэтак: „Мы адзначаем ня толькі дасягненне амэрыканцаў і змаганне амэрыканцаў, мы адзначаем адданасць справе і намаганні тых, хто працягвае працаўца тут — і ў беларускім урадзе, і ў беларускай супольнасці, імкнучыся пабудаваць мошную дэмакратыю ў Беларусі. Як Тадэвуш Касцюшка, які нарадзіўся на зямлі сучаснай Беларусі, стаяў побач з намі, амэрыканцамі, у часе вышрабавання, так і мы, амэрыканцы, будзем стаяць побач з вами, беларусамі. Божа, бағаславі Амэрыку! Божа, бағаславі Беларусь!”

Гэта вельмі яркая і добразычлівая прамова. Увогуле, трэба сказаць, што мае вялікае значэнне, калі амбасадар вялікай краіны ёсьць прыхільны да Беларусі чалавек. Беларусам, трэба сказаць, шанцавала: Суорц, Ялавіц, Спэктр, цяпер вось Джордж Крол. Усё гэта асобы, якія пакінулі на Беларусі добры сълед і застаюцца ў памяці беларусаў.

Парадокс, аднак, у тым, што прыхільная пазыцыя амэрыканцаў непатрэбная ціперашняму акупацийнаму кіраўніцтву Беларусі. Страшна, відаць, робіцца ад гэтакіх патрыятычных словаў амэрыканскага амбасадара рэжымным чыноўнікам на Беларусі, якія прывыклі, як за саветамі, бэсціць усё сваё.

Але нядоўга так будзе працягвацца гэтакое становішча. Жыла Беларусь і будзе жыць!

Тамаш РАКСА

## ХРОНІКА ПАРУШЭННЯ ПРАВОЎ БЕЛАРУСАЎ

САКАВІК — 2003 г.

3 сакавіка. Каля трох дзясяткаў беларусаў, якія працавалі на рэстаўрацыі Храму Нараджэння Хрыстовага, што на шыпкаўскім перавале ў Баўгары, ня толькі не атрымалі разылік за працу, але нават не маглі бяз грошай вярнуцца ў Беларусь. Папрацаваць на рэстаўрацыі Храму Нараджэння Хрыстовага, збудавана паводле загаду імпэратора Аляксандра II у гонар загіблых у часе руска-турэцкай вайны салдатаў, беларусам прапанавала летась маскоўская „Балтыйская будаўнічая кампанія”.

Лёс беларусаў, якія засталіся на Шыпкаўцы, апынуўся ў руках маскоўской „Балтыйскай будаўнічай кампаніі”. Тыя, хто вярнуўся дахаты бяз грошай, рыхтуюць дакументы, каб распачаць судовыя працэсы. Звычайнай зъяві, якая, як паказаў волыт, беларусаў на вучыць нічому.

2-га і 3-га сакавіка ў Менску праходзілі урачыстасці, прысьвечаныя 195-м угодкам з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Арганізатарам імпрэзы выступіла не дзяржава, а даследчык творчасці паэта Язэп Янушкевіч.

Угодкі з дня нараджэння клясыка нацыянальнай літаратуры мусілі быць адзначаныя ўсею нацыянальнай грамадствам, у дзень нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, 4

лютага. Аднак улады ў асобе кірауніку Міністэрства культуры й віц-прым'ера Дрэжына пакінул па-за ўвагай і гэтую падзею, і адмысловы зварот навукоўцаў. Таму дасьледчык творчасці заснавальніка беларускага тэатру Язэп Янушкевіч мусіў арганізаваць съяткаваныні самастойна. Язэп Янушкевіч: „, Гэта рабілі энтузіясты, а таму — як атрымалася. І надалей, калі на будзе ініцыятывы зь дзяржаўных структураў, то павінны ў грамадзтве, сярод інтэлігэнцыі знаходзіцца тыя людзі, якія ў мусіць тварыць культуру. Бо культура рабіцца не ў кабінэтах і не ў „авальний залі”.

Съяткаваныні распачаліся ў нядзелю адмысловым набажэнствам у менскім Залатагорскім касыёле, дзе Дунін-Марцінкевіч хрысьціў пяцьцярых сваіх дзяцей. А ў панядзелак адбыўся круглы стол з уделамі айчынных і замежных навукоўцаў пад назваю „*Насустрач 200-годдзю: Дунін-Марцінкевіч вядомы й неядомы*”.

Адзначыць угодкі Дуніна-Марцінкевіча прыехалі пяць ягоных прамых нашчадкаў з Польшчы й ЗША. Пррапранучка драматурга Барбара Чарнавецкая больш за 10 гадоў жыве за акіянам. Беларусь наведала ўпершыню, і вось як узгадвае пaeздку ў маёнтак *Люцынка* ў Валожынскім раёне, дзе жыў яе знакаміты продак: „Доўгія гады я ня ведала, што мой прадзед такі знакаміты беларус, што беларуская — моя мова. Я проста цалавала зямлю і туу ліпу, якую пасадзіў мой прадзед”.

4 сакавіка. *Нацыянальному парку „Прыпяцкі”,* які падпарадкоўваецца Кірауніцтву справаў „прэзыдэнта”, карціць пашырыць свае тэрыторыі на 50 тысяч гектараў. „Прэзыдэнцкі” службы хоцуць забраць частку Жыткавіцкага раёну. Супраць выступаюць мясцовыя паляўнічы. Кажа паляўнічы *A. Пісараў*: „Яны хоцуць адобраць у нас паляўнічыя тэрыторыі й пакінуць нас з голымі дарогамі, на асфальце. Я мяркую, што на карысць гэта ня пойдзе. Рака ўжо даўно іхная. Яны яе невадамі ўсю выцадзілі. Лес ужо забіралі. Вось так: кінуў капіялош, дзе звер ёсць, туу зямлю й забралі. Кажуць, што браканьеры шмат зынішчаны зьвера й рыбы. Запаведнік больш вынішчае й рыбы, і зьвера. На тых тэрыторыях, якія хоцуць у нас забраць, жывёлаў больш, чым у Нацыянальному парку. Бо ўся жывёла ад іх праста разъбеглася. Там шмат адбывалася загонных паляванняў, ледзь ні штодня... Куды ні кінесь — каменны мур. Толькі людзі могуць супрацьстаяць запаведніку. Людзі вельмі злыя. Нашая паляўнічая гаспадарка будзе змагацца зь імі да канца: будзем судзіцца. А большасць — кіне паляванне і займечца браканьеўствам”.

За некалькі дзён паляўнічыя сабралі 3 тысячи подпісаў супраць пашырэння Нацыянальнага парку дзеля лукашэнкаўскай камарыльлі. Гэта не спыніла Жыткавіцкі райвыканкам, і ён падтрымаў прапанову Кірауніцтва справаў прэзыдэнта. Застаўся апошні крок: рашэнне мусіць ухваліць новы склад раённага савету народных дэпутатаў.

Сядзіба Нацыянальнага парку „Прыпяцкі” знаходзіцца ў Тураве. Старшыня Тураўскага пасялковага савету *Мікалай Ариошко* кажа:

— Зараз зямлю адбіраюць, і нічога не застаецца. Нашыя рыбакі стагодзьдзямі лавілі рыбу ў Прыпяці, а цяпер гэта рабіць нельга.

Нацыянальны парк, вёска Азяраны. *Вольга Кулеша* яшчэ памятае час, калі лясы ды палі, прылеглыя да Прыпяці, яшчэ не былі асабліва ахоўванимі тэрыторыямі. Яна кажа:

— Горш людзям стала. А што ж яны забаранілі ў лес хадзіць? Мы тут нарадзіліся! Мы тут жылі. Наш лес. Нашыя бацькі яго і садзілі, той лес, а яны не пускаюць. Па канавах ды па лесе тулімся. Сем кілётраў несла тыя ягады, хавалася па лесе, па дарозе не ўшла. А як выйшла на дарогу, яны ў мяне адобрацілі іх... Страхоўцё ўсё гэта!!! Раней забаранялі. Цяпер ужо ня так. Людзі сталі лес паліць. Пабачылі, што людзей не адолеюць. Гады два, як дазволілі. Рыбалоўства таксама забараняюць: штрафуюць, сеткі забіраюць.”

Дом *Зінаіды Чыжысік* у 1999 годзе на нейкі час пераўтварыўся ў штаб абароны кірауніка Беларусі, калі той наведваў пашырельцаў ад паводкі раёны.

— Прыйжджаў да нас Лукашэнка, — апавядае Зінаіда Чыжысік. — І тут міліцыянт сядзеў адзін на вуліцы, вартаваў, каб яго не забілі. Такі маладзюсенькі міліцыянэрчык! Стайць увесь дзень праз таго Лукашэнку. Яму загадалі, але ёсць ніхто яму ня дасыць! Беднае тое дзяці!! Я яму кажу: хадзі ў хату, паесці! „Не, бабушка, нельга мне. Треба стаяць”. Шкада яго было. Адна жанчынка зрабіла з дошак плыт і плыве, хоча Лукашэнку пабачыць, і сабакі за ёй блёхаюць. А яна вось сюды й прыехала. Паставіла свой плыт тут, сабака

зълез, і пайшлі яны разам да Лукашэнкі. Падышла ды кажа: „Прэзыдэнт, слухайце, у нас масла няма. Калі ласка”. А ён: „Бабушка, ня трэба масла есці, у цябе будзе „абжырэнне” сэрца”. О то, Баклаіха пабачыла Лукашэнку! Чорт цябе бяры: „У мяне масла ё!” А другая жанчына кажа: „У нас цукру няма”. „Бабушка, ня трэба цукар есці, дыябэт будзе”. Казаў: „Дошак я вам дам, людзей прышилю, каб пабудавалі ўсё”. І нічога — ні дошак ня даў, ні людзей. І да пабачэння, жыві як хочаш.

Згубіць працу ў Нацыянальным парку вельмі проста. Як доказ — гісторыя *Івана Паклонскага*. Аднойчы ён усяго толькі няправільна адказаў на тэлефанаваныне. „Дырэктар Нацыянальнага парку Бамбіза перавёў усю „кантору” ў Ляскавічы. З Кірауніцтва справаў прэзыдэнта тэлефануюць і тэлефануюць: „Дайце тэлефон, дайце тэлефон”. Мне гэта надакучыла, я ім і сказаў: „Шукайце ў Ляскавічах”.

Журналіст некалькі дзён паляваў за кірауніком Нацыянальнага парку „Прыпяцкі”, ягоным дырэктарам *Сыцяпанам Бамбізам* па тэлефоне, каб задаць наступныя пытанні:

Чаму забіраюць тэрыторыі ў паляўнічых?

Чаму тутайшаму насельніцтву не дазваляюць лавіць рыбу на ўласныя столі?

Чаму навуковым супрацоўнікам, якія мелі свой пункт погляду на падзеі ў Парку, не падоўжылі контракты?

Чаму сыпілаваныя дрэвы гніюць пад сънегам? Чаму бракаваныя паркетныя дошкі, вырабленыя з іх, упойт спальваюць у кар'ерах? Чаму іх не прадаюць жыхырам навакольных вёсак, якія вымушаныя ездзіць па дровы за дзясяткі кілётраў ў Калінкавіцкі раён?

Калі ён ўрэшце Бамбізу злавіў той, выслушавшы пытанні, кінуў слухаўку.

Гаворыць колішняя супрацоўніца навуковага аддзелу *Інна Зеніна*, якую ў свой час зволілі за ўдзел у пікеце з нагоды ўтварэння БНР і за тое, што яна падпісала зварот у абарону ад пілавання Белавескай пушчы, на чале якой, дарэчы, стаіць *Мікалай Бамбіза*, брат цяперашняга кірауніка: „Яны парушаюць закон пра асабліва ахоўваныя прыродныя тэрыторыі, — кажа Зеніна. — Нацыянальны парк страчвае ўсё больш і больш у вачах грамадзкасці як прыродаахоўная установа. Нацыянальны парк усё болей мае рэпутацыю нейкай гаспадарчай адзінкі, якая досыць жорстка эксплюаціяе прыроду. Гэта жорсткае гаспадаранье, накіраванае на прыбытак”. (*Ягор Маёрыч*)

5 сакавіка. Галоўнаму рэдактару газеты „Пагоня” *Міколу Маркевічу* зьмененая форма адбыцца пакарання, якога вызвалілі з Асіповіцкай спэцкаміністэрства. Прайшла трэцяя частка тэрміну, на які ён быў асуджаны. Присуд застаўся у сіле, але ёсць палёгка ў адбыванні гэтага пакарання”.

18 сакавіка, *Магілёў*. У Магілёве працягваецца стыхійная акцыя „Захаваем бібліятэку разам!”, Акцыя скіраваная на тое, каб спыніць гарадзкія ўлады, якія намераныя высяляць бібліятэку і прадаць яе памяшканыне. Больш за 800 магілёўчан паставілі свае подпісы ў пратэст супраць закрыцця цэнтральнай гарадзкай бібліятэкі імя Карла Маркса. Цяперашняе памяшканыне бібліятэкі імя Карла Маркса — у самым цэнтры гораду, вельмі зручнае для чытачоў — гарадзкія ўлады прапануюць выставіць на аўкцыён. Гэта вельмі выгаднае месца для камэрці. Кірауніцтва бібліятэкі лічыць, што расфармаваныне аддзелаў, рассыяганыне фонду фактычна азначае зынішчэнне. Кірауніцтва бібліятэкі лічыць, што расфармаваныне аддзелаў, рассыяганыне фонду фактычна азначае зынішчэнне. Пачэрпяць ад гэтага не супрацоўнікі, якім гарантавалі захаваныне месца працы, а чытачы. Бібліятэку наведвае ў год каля 20 тысяч чалавек. Загадчыца арганізацыйна-мэтадычнага аддзелу *Надзея Краўчоўская*: „Наша бібліятэка — народная, самая народная. Пакуль бясплатная. І чытае тут прости народ — рабочыя, служачыя, да 60 адсотак — студэнты і навучэнцы. Таму яны і выступілі ў нашую абарону”. Чытачы бібліятэкі, пэнсіянэры заяўлі загадчыцы чытальныя залі Алене Кандраценцы, што гатовыя абараніць ачаг культуры сваімі сіламі. Кандраценка: „Пэнсіянэры нашыя сказали, што як толькі прыедуць высяляць нашу бібліятэку, дык, маўляў, выклікайце нас: мы прыедзем і пакладземся штабэлямі, каб не дапусыць разрабаваныня і рассыяганыня бібліятэкі!” (*M. Усьціновіч*)

21 сакавіка. Рашэнне аб умоўна-датэрміновым вызваленіні асуджанага журналіста газеты „Пагоня” *Паўла Мажайскага* прыняў суд Жлобінскага раёну (старшыня суду Жлобінскага раёну *Віктар Малашэнка*). У папраўчай

установе адкрытага тыпу №1 пры Жлобінскім РАЎС Павал Мажэйка правёў 6 месяца і 21 дзень.

**21 сакавіка. Менск.** Сёлета забараніі правесцы выставу ў менскім Палацы мастацтваў творчай суполцы „Пагоня”. Выставка была прымеркавана да 85-х угодкаў БНР.

Цяпер мастакі „Пагоні” тэрмінова шукаюць месцы для пэрсанальных выставаў. Сёння можна казаць на толькі пра традыцыйно мастерцкіх імпрэзах у гонар БНР, але й традыцыйно іх перасыльду.

**23 сакавіка. Менск.** У цэнтры Менску міліцыя гвалтоўна разагнала дэманстрацыю ў гонар 85-х угодкаў БНР. У акцыі ўзяло ўдзел каля 200 чалавек. Было затрымана каля 50 чалавек, у тым ліку **Юры Белен'кі, Павал Севярынец, Вячаслаў Січык**, назіральнік ад праваабарончай арганізацыі „Вясна” **Віталь Кошалеў** і журналіст агенцтва БелаПАН **Аляксей Шэйн**. Акцыю праводзіла Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя — БНФ. Усе падыходы да плошчы Незалежнасці, дзе збираліся ўдзельнікі акцыі, кантраляваліся АМОНам і апратыўнікамі ў цывільнім.

Удзельнікі дэманстрацыі ўзнялі **Бела-Чырвона-Белыя сцягі**, засыпвалі патрыятычныя песьні. Цікава, што правакатары, імкнуліся павесыці людзей па вуліцы на пабіцы ё АМАПАМ, але дысыплюнаваныя сябры Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыи — БНФ не паддаліся на правакацыйную агентуру. Тым часам АМАП арыштаваў правакатарап, выпадковых людзей і шмат моладзі.

**24 сакавіка. Менск.** ЧАРГОВЫ АКТ ВАНДАЛІЗMU ў КУРАПАТАХ. У Курапатах невядомыя вандалы паламалі шэсць крыжоў. Разбурэнні заўважыў **Рацібор Бягун**, які жыве недалёка ад Курапатаў і рэгулярна наведвае ўрочышча.

Рацібор Бягун мяркуе, што да гэтага разбурэння спрычыніліся тая ж самая вандалы, якія паламалі некалькі дзясяткаў крыжоў у Курапатах на каталіцкія каляды. Была ўзбуджаная крымінальная справа, але злачынцаў дагэтуль не знайшли.

**25 Сакавіка. Менск.** Арыштамі й штрафамі пакараў суд Ленінскага раёну Менску затрыманых у нядзелю, 23 сакавіка, ўдзельнікаў акцыі, прысьвечанай сівяткаванню 85-х угодкаў абвяшчэння БНР. Затрыманых ўдзельнікаў акцыі судзілі трох адміністрацыйных судзьдзі — **Зыміцер Жданок, Алена Церашкова і Аляксандар Шылько**. Людзей, якія прыйшлі падтрымаць арыштаваных, міліцыянты ў будынак не пусцілі. Журналісту міліцыянты таксама трymалі на ганку, спасылаючыся на загад свайго кірауніцтва. Назіральнікі зазначалі, што судзьдзі не звярталі ўвагі на супярэчлівія паказаныні міліцыянтаў-амонаўцаў і неадпаведнасць іх рапарту ў звідзяматэрыйлам. На арышт ад 3-х да 15-ці сутак былі асуджаны **Уладзімер Юхо, Валянцін Баранаў, Вячаслаў Січык, Павал Знавец, Павал Севярынец, Зыміцер Філіповіч, Алег Мядзведзэй, Валянцін Малышка, Мікалай Мяцельскі, Дзяніс Дашикевіч**. Сярод аштрафаваных **Сяргей Панкоў, Лявон Дзейка, Констанцін Міронав, Аксана Новікава** і сівятар праваслаўнай царквы **Аляксандар Шрамко**.

**25 Сакавіка. Віцебск.** Акцыя гарадзкой арганізацыі АГП, прысьвечаная 85-м угодкам БНР, доўжылася ўсяго адну газіну, пасля чаго восьмёра ўдзельнікаў несанкцыянаванага пікету апынуліся ў Чыгуначным раінадзеле міліцыі. Гэтыя людзі меліся ўзяць ўдзел яшчэ ў вечаровых акцыях, заплянаваных прадстаўнікамі КХП БНФ, Партыі БНФ „Адраджэнне”, сацыял-дэмакратычнай партыі (С. Шушкевіча) ды іншых незалежных грамадзкіх утварэнняў.

**25 Сакавіка. Ворша.** Адбылася акцыя, падрыхтаваная да ўгодкаў БНР аршанскімі адраджэнцамі. У цэнтры Воршы зладзілі пікет сябры Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі — БНФ. Акцыя прайшла без

затрыманняў, бо была санкцыянаванай. Яе наведалі некалькі соцень аршанцаў.

**25 Сакавіка. Віцебск.** У часе імпрэзы з нагоды Дня Незалежнасці ў Віцебску затрымалі 18 чалавек. Сярод затрыманых сябры Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі — БНФ, Маладога Фронту, Аб'яднанай грамадзянскай партыі, валанцёры праваабарончага цэнтра „Вясна”, а таксама віцебскі карэспандэнт радыё „Палёнія”.

А палове на пятую вечара ў Віцебску распачаўся супольны пікет сябroy Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыи — БНФ ды Маладога Фронту. Дзесяцёра пікетоўцоў несанкцыянавана выйшлі на Пляц Волі звялічыненымі сцягамі ды плякатаў, аднак праз 15 хвілін больш як палова ўдзельнікаў гэтага пікету была затрыманая міліцыянтамі. У Каstryчніцкі



Цесна на вуліцах Менска.

райадзел міліцыі трапілі спадары **У. Плеiччанка, А. Салаўян** ды **Б. Хамайды**, а таксама троє прадстаўнікоў Маладога Фронту, у тым ліку й старшыня гарадзкое арганізацыі **Віктар Шляхцін**.

**25 Сакавіка. У Берасці** асноўныя мерапрыемствы, прысьвечаныя ўгодкам абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, адбываліся на так званых Балахоўскіх могілках. Тут пахаваныя жаўнеры войска генэрала **Станіслава Булак-Балаховіча**, якое ў свой час падпарадкоўвалася ўраду БНР.

Напярэдадні 25 Сакавіка актыўісты руху „Зубр” на гмаху недабудаванага 15-павярховага гатэлю ў цэнтры гораду пакінулі велізарны надпіс „**25 Сакавіка — Дзень Волі**” і „**Жыве Беларусь!**” Адмыслуцы зь берасцейскага ўпраўлення надзвычайных сітуацый пакінуў, што ў горадзе пакуль няма спэцтэхнікі, якія можа дасягнуць вышыні гатэлю, каб зьніць надпісы.

Увечары прыхільнікі незалежніцкага руху, прадстаўнікі палітычных партый і грамадзкіх аўяднанняў Берасця наведалі вайсковыя могілкі на ўскрайку гораду. Яны ўсклалі кветкі да помніку беларускім жаўнерам з войска генэрала Станіслава Булак-Балаховіча, што змагаліся пад сцягамі БНР. Помнік усталявалі некалькі месяцаў таму дзякуючы прыватнай ініцыятыве мясцовых жыхароў, бо ў савецкі час могілкі былі занядбаныя ды алаганеные.

Тыя, хто наведаў Балахоўскія могілкі, таксама прынялі ўдзел у багаслужэньні за Бацькаўшчыну, якое ладзіла берасцейская парафія Беларускай грэка-каталіцкай царквы.

Яшчэ адна акцыя, прысьвечаная Дню Незалежнасці, адбылася на вуліцы Савецкай. Сябры Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыи — БНФ распаўсюджвалі сярод берасцейцаў незалежніцкую літаратуру і друкаваныя матэрыялы, што нагадвалі пра падзеі, якія адбыліся 85 гадоў таму. (Алег Супрунук)

**26 сакавіка.** Менск. У Савецкім судзе Менску цягам дня судзілі ўдзельнікаў акцыі 25 Сакавіка.

**27 сакавіка.** Менск. Пляцоўка ля крыжка „Пакутнікам Беларусі” у гэтыя цёпліявеснавыя дні, калі хутка пачаў раставаць сынег, цалкам заблочаная. Зь вялікай трубы з-пад кальцаўской дарогі няспынна цячэ вада ў бок галоўнага крыжка. Гэта — адно з наступстваў пашырэння кальцаўской дарогі праз Курапаты.

**Яўгена Афнагеля** арыштавалі на 15 сутак, **Таяну Ялавую** на 5 сутак. Судзілі суддзі **Руслан Казадаеў, Аксана Рэлява і Натальля Скугарава** паводле 156 артыкулу (дробнае хуліганства).

**27 сакавіка.** Менск. Намеснік начальніка Савецкага РАУС **Яўген Гуранкоў** аддаў загад выцягнуць з аўтамабіля, на якім была бел-чырвона-белая налепка, кіроўцу. Міліцыянты адкрылі дзвіверы аўтамабіля, выцягнулі чалавека і сталі яго збіваць. Гэта бачыў карэспандэнт БелПАНу **Аляксей Шэйн**. Ён паклікаў людзей з суду, каб дапамагчы чалавеку. Але міліцыянты яго ўжо запхнулі ў свой „крумкач”. Збліі **Антона Кішкуруну**. Яго адvezылі ў дзяжурную частку міліцыі. Калі там убачылі, што ў Антона зламаная рука, Гуранкоў загадаў скласыці пратакол за нібыта непадпрадкаванье супрацоўніку міліцыі. Антон Кішкурана дамогся накіраванья на зьняцьё пабоеў. У шпітала канстатаўвалі пералом правай руکі.

**Сакавік.** Менск. **Дзяніс Дацкевіч** сядзеў у адной камэрэ з сакратаром Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ **Уладзімерам Юхой** і лідэрам Маладога Фронту **Паўлам Севярынцам**. Ён распавёў пра ўмовы ўтрыманья: „Нас у камэрэ было 7 чалавек. Сама камэрэ даўжыней пяць з паловай мэтраў, шырынёй — 2 мэтры. Мы палічылі, што на аднаго чалавека менш за адзін квадратны мэтар. За трох сутак, што мы там сядзелі, нас ні разу не выводзілі падыхаць свежым паветрам. Калі я выйшаў, у мяне склалася ўражанье, што гэта нейкае незвычайнае паветра, такі марскі ветрык. Кармілі нас вельмі дрэнна — два разы на суткі. Раніцай у 10 гадзінай давалі нейкую кашу, перамешаную з вадой. Абед і вячэра былі разам — зноў нейкай нясмачнай каша, паўсырая катлета, суп бяз солі і гарбата бяз цукру”.

## KRASAVIK — 2003

**3-га красавіка 2003**, Менск. Дэпутаты Менскага райсавету абсалютнай большасцю пры адным голасе супраць прагаласавалі за перадачу часткі зямлі Менскага раёну гораду. Курапацкі лес, частка якога раней належала гораду, а частка — раёну, неўзабаве стане цалкам гарадзкой зонай. Галоўны архітэктар Менску і непрыхільнік беларускай спадчыны **Аляксандар Чадовіч**: „Гэты мэмарыял падзелены кальцаўской дарогай на туго частку, якую знаходзіцца ў горадзе, і туго, што за горадам. З ініцыятывы курапацкага грамадзкага аб'яднання\* мы падрыхтавалі службовую запіску. Кіраўніцтва гораду падтрымала гэта. І ў юрыдычным афармленыні, у землебудаўнічай справе мы ўключаем тэрыторыю другой часткі, той, што належыць цяпер раёну, у межы гораду, каб стварыць найперш юрыдычную асобу, якая будзе абслугоўваць гэту тэрыторыю з адзінм падпрадкаваннем гораду. І каб у будучыні фармаваць бюджэт гэтага мэмарыялу і нешта з ім рабіць, таму што сёння, на жаль, мы бачым і вандалізм, і непаважлівае стаўленыне да гэтага смутнага месца. Ды й спрэчак шмат, што зь ім рабіць. Ёсьць таксама размовы пра тое, што апроц гэты тэрыторыі памерам 30 гектараў, трэба яшчэ сотню гектараў зрабіць ахоўнай зонай. Але гэта неабгрунтавана і нерэальна... Мы адмовілі ва ўзгадненні праекту будаўніцтва катэджжаў там. Пакуль адмовілі. Хаця я ня бачу нічога ненатуральнага ў гэтым будаўніцтве. Мы праста бачым нерацыянальнасць катэджжаў. Створаная інфраструктура — гандлёвая памяшканы, транспарт — гаворыць пра тое, што там можна разъмесьці значна больш. Гэта вялікая раскоша — будаваць там катэджы. На нашую думку, там мусіць быць забудова на 5 — 7 паверху, шматкватэрныя дамы”.

**3-га красавіка.** Горадня. Выйшаў з-пад арышту горадзенец **Мікола Воран**. Яго пакаралі арыштам за ўдзел у сіяцтваванні Дня Незалежнасці, і ён сам сутак адседзеў у камэрэ спэцпрыёмніка Каstryчніцкагарайаддзелу міліцыі Горадні. На вуліцы яго сустрэлі сябры з бел-чырвона-белым букетам. Спадар Воран — актывіст мясцовай арганізацыі БНФ, працуе намеснікам дырэктара фірмы. 23 сакавіка ён выступіў каля мэмарыяльнай шыльды, прысьвечанай

Ураду БНР, сказаў пра неабходнасць бараніць незалежнасць. Суд палічыў яго актыўным удзельнікам несанкцыянаванай акцыі. М. Воран: „З намі рэжым размаўляе моваю кратага і мовай дубінак. Гэта вельмі прыкра, але нічога ня зробіш. Мы павінны змагацца за Беларусь — нягледзячы ні на што. Я адчуваў за сваёй сынай, за гэтымі турэмнымі кратамі падтрымку сябrou нашага Фронту, усіх маіх паплечнікаў”.

Спачатку Міколу Ворана зымесцілі ў цеснай камэрэ, дзе разам зь ім знаходзіліся дзесяць арыштаваных. Там было цёмна, брудна і задушна — ён выказаў пратэст. І толькі потым яго перавялі ў крыху чысьцейшае памяшканыне, дзе таксама давялося спаць на голай падлозе. (**Сяргей Астрапайчоў**)

**3-га красавіка.** Менск. 16 маладых людзей правялі пікет насупраць амэрыканскай амбасады. Яны трymалі **Бел-Чырвона-Белы сцяг** і сцяг ЗША, а таксама плякаты „Амэрыка, мы з табою”, „Хусэйн мусіць сысьці” і „Далоу тыранаў!”

Праз паўгадзіны пасля заканчэння пікету супрацоўнікі міліцыі затрымалі амаль усіх пікетоўцаў. На **Любоў Кучынскую, Леаніда Навіцкага, Уладзімера Кобеца і Таяну Ялавую** склалі пратаколы за адміністрацыйнае парушэнне. Непаўнагадовы ўдзельнік пікету і яшчэ некаліх чалавек адпุсылі. У хуткім часе яны паўстануць перад судом.

Адметна, што падчас пікетаў, якія праходзілі ля сценаў амбасады пад антыамэрыканскім лёзунгам, міліцыя ня ўмешвалася і ўдзельнікаў да адміністрацыйнай адказнасці не прыцягвала. (**Любоў Лунёва**)

**3-га красавіка.** Гомель. Суд Чыгуначнага раёну Гомелю (**Аляксандар Хоміч**) адхіліў скаргу старшыні грамадзкага аб'яднання „Грамадзянская ініцыятывы” **Віктара Карніенкі** ў дачыненіі да чыноўнікаў раённай праクтуры. Судзьдзя заявіў, што ня бачыць складу злачынства ва ўчынках службовых асабаў.

(Чыноўнікі абласнай управы юстыцыі, падатковай інспэкцыі, апэраторы дзяржаўнага тэлерадыёаб'яднання, а таксама іншыя невядомыя людзі ўварваліся ў прыватны дом Віктара Карніенкі на вуліцы Палескай, калі там знаходзіўся амбасадар Злучаных Штатаў Амэрыкі ў Беларусі Майкл Козак. Ня маючы законных падставаў, чыноўнікі груба парушалі недатыкальнасць жыльля, гарантаваную Канстытуцыяй.)

Спадар Карніенка падаў адмысловую заяву праクтуру Чыгуначнага раёну Гомелю **Леаніду Лашкіну** з просьбай распачаць крымінальную справу пра супраць нахабства чыноўнікаў. Згадваліся канкрэтныя прозвішчы, іншыя нават бытлі сфаграфаваныя.

Тым ня менш, праクтура адмовілася ўзбуджаць крымінальную справу і наагул нік не адзягавала на дзесяні чыноўнікаў.) Разъбіральніцтва ў судзе паказала, што норма Канстытуцыі пра недатыкальнасць жыльля ня дзейнічае. (**Казімер Яноўскі**)

**7 красавіка.** Віцебск. Сябры Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ **Уладзімер Плешчанка, Аляксандар Салаўян, Барыс Хамайда** праводзілі пікет. Уладзімер Плешчанка стаяў са скарбонкай ды абвесткай пра зборанне сродкаў на абарону беларускай незалежнасці.

Падчас пікетавання ля „Сінага дому” да спадара Ул. Плешчанкі падышлі ўчастковы міліцыянт прымусіў спадара Плешчанку сесыі ў патрульную машыну ды пaeхаць у пастарунак. Разам зь ім за съведку здарэння пaeхаў і спадар Салаўян. У пастарунку на абодвух сябров Партыі БНФ склалі пратаколы за несанкцыянаване пікетавання, а на спадара Плешчанку быў складзены яшчэ й пратакол за дробнае хуліганства. У пастарунку Уладзімер Плешчанка склаў заяву пра тое, што лічыць гэтае здарэнне правакацый з боку ўладаў, бо неаднаразова чуў ад чыноўнікаў рознага ўзроўню пагрозы „знаісьці сродкі”, каб пазбавіцца ад ягонай непажаданай прысутнасці ля „Сінага дому”. Гэтая заява мусіць быць прыкладеная да будучасправы. (**Браніслава Станкевіч**)

**11 Красавіка.** Гомель **Чацьвёртае пашырэнне Нацыянальнага парку „Прыпяцкі”**. Сэсія Жыткавіцкага райсавету зацвердзіла рашэнне выканкаму пра перадачу нацыянальнаму парку „Прыпяцкі”, які належыць Ураду БНР, сказаў пра неабходнасць бараніць незалежнасць. Суд палічыў яго актыўным удзельнікам несанкцыянаванай акцыі. М. Воран: „З намі рэжым размаўляе моваю кратага і мовай дубінак. Гэта вельмі прыкра, але нічога ня зробіш. Мы павінны змагацца за Беларусь — нягледзячы ні на што. Я адчуваў за сваёй сынай, за гэтымі турэмнымі кратамі падтрымку сябrou нашага Фронту, усіх маіх паплечнікаў”.

\* Маеца на ўвазе падстаўную арганізацыю, кантролюемую „ворганамі”. (ред.)

кірауніцтву справаў „прэзыдэнта”, 50 тысяч гектараў паліяўнічых палеткаў. Тэрыторыі перададзеныя нацыянальнаму парку, нягледзячы на пратэстныя лісты з трывма тысячамі подпісаў жыхароў раёну да Аляксандра Лукашэнкі, старшыні Савету Рэспублікі „Нацыянальнага сходу” спадара Вайтовіча, іншых высокіх асобаў.

Не ўзялі пад увагу пратэст людзей перад райвыканкам. З залі паседжаньня выдалілі калі паўсотні выбарцаў з *Турава*, *Людзяневіч*, *Вільчы*, якія прыехалі абараніць тэрыторыі.

Цяперашнія пашырэнніе межаў парку — чацвергае па ліку пасыля таго, як тут стала гаспадарыць управа кірауніка вышэйшай ўлады. З колішніх 62 тысячай гектараў сапрауды ўнікальнага прыроднага запаведніка, нацыянальны парк пашырыўся да 235 тысяч гектараў. Тут створана на валютныя крэдыты гомельскіх аддзяленняў „Беларусбанку” і „Беларускага банку развиціцца” эксперыментальная гаспадарка „Ляскавічы”. Яна пілзе запаведныя дубровы і сасонінікі на выраб і продаж за мяжу паркету, розных пілатэрэялаў.

На тэрыторыі нацыянальнага парку пабудаваны 46 паліяўнічых вышак, размешчаны три адмысловыя базы: кэмпінг у Хлопінскай Будзе, Чарачнянка і дом паліяўнічага ў *Ляскавічах*. Сюды прыяджаюць на паліваньне багатыя замежнікі. Тут размешчаная і летняя рэзыдэнцыя Лукашэнкі.

**15 красавіка. Менск.** Прадстаўнік Дэпартаманту аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі пасыля наведваньня Курапатаў склаў акт аб парушэнні заканадаўства прадпрыемствам „Вігэўрабуд”. У блізкім часе ўсе дакуманты, датычныя да гэтай справы, дэпартамант перадаўся ў абласную прокуратуру.

**17 красавіка. Менск.** Намесьніцу старшыні Менскай абласной арганізацыі шматдзетных бацькоў *Тэрэзу Лісоўскую* звольнілі за ўдзел у маршу „За лепшае жыццё”. Тэрэза Лісоўская мае чатырох дзяцей. Старэйшаму сыну 16 гадоў, малодшому — 4. Яна некалькі гадоў працавала ў арганізацыі „Зямля. Лёс. Дзеці”, а потым займала пасаду намесьніка старшыні абласной арганізацыі ў Асацыяцыі шматдзетных бацькоў. Дапамагала шматдзетным сем'ям у Менскай вобласці.

Сям'я Тэрэзы Лісоўской жыве ў аднапакаёвай кватэры і чакае ад выканкаму больш-менш годнага жыльля. Ціпер Тэрэза засталася без заробку і бяз працы, дзе яна адчувала сябе запатрабаванай. Тэрэза Лісоўская зъмешчаная ў шпіталь хуткай дапамогі з інсультам. Шматдзетная маці трапіла туды пасыля таго, як яе выключылі з арганізацыі.

**17 красавіка. Менск.** Як паведаміў лідар Маладога Фронту *Павал Севярынец*, актыўсты арганізацыі будуть выкарыстоўваць усе магчымасці, каб ня даць распачаць будаўніцтва катэджнага пасёлку „Сонечны” ля Курапатаў. Паводле Севярынца, маладафронтніцы абрали „партызанску тэктыку”. „Там была зробленая разметка ўчасткаў, нацягнутыя вяроўкі, паставленыя тычкі, нават высаджаны саджанцы бярозы, каб адгадаціш гэтае будаўніцтва ад Курапатаў. Ні дзяржава, ні міліцыя, ні прокуратура ня робяць ніякіх заходаў, каб спыніць гэтае незаконнае будаўніцтва. Калі ў дзяржавы няма сілаў на гэта, то Малады Фронт устане будзе забяспечыць ахову. Малады Фронт парупіўся, каб ні гэтых тычак, ні саджанцаў, нічога іншага там не было. Заставіць хіба што бетонны плот, але калі „Вігэўрабуд” будзе паводзіць сябе гэтак жа нахабна, як і дагэтуль, то, думаю, і бетоннага плота тут хутка ня будзе”.

Паводле намесьніка старшыні Дэпартамэнту гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі *Ігара Чарняўскага* высадка саджанцаў ля Курапатаў была незаконная.

(Рэдакцыя „*Бел. Вед.*”; Прэс-служба  
Кансэрваторыя-Хрысьціянскай Партыі — БНФ.)

## НАРОДНЫ МЭМАРЫЯЛ

Усё лета сябры Кансэрваторыя-Хрысьціянскай Партыі — БНФ і дабраахвотнікі працавалі на талоках па ўпрацаванью і будаўніцтве „Народнага Мэмарыялу” ў Курапатах. Рамантавалі і аднаўлілі крэйкі, пашкоджаныя вандаламі, даглядаў тэрыторыю. Талокі адбыліся 5, 12, 19, 26 чэрвеня, 3, 10, 17, 24, 31 ліпеня, 7, 14, 28 жніўня.

28 жніўня калі 50 фронтайцаў працавалі цэлы дзень, установілі **64** новыя крэйкі. Святар Беларускай Праваслаўнай Аўтакефальнай Царквы *айцец Леанід* асьвяціў больш за 100 новых крэйкоў. Робіцца вялікая беларуская і Божая справа.

**Інфа/БНФ**

## АБ ДЗЕЙНАСЦІ СУПРАЦЬ НЕЗАЛЕЖНАЙ БЕЛАРУСІ

### (ПАВЕДАМЛЕЊНЕ)

На працягу апошніх дзесяці гадоў Расея праводзіць агрэсіўную заборчую палітыку з мэтай ліквідацыі незалежнай Беларускай дзяржавы і інкарпацыі нашай краіны ў склад Расейскай імпэрыі. Мы назіраем ў рамках гэтых драматычных пракцэсаў дзеянья некалькіх палітычных сілаў. Гэта выразнае супрацьстаянне расейскага імпэрыялізму і патрыятычных сілаў Беларусі, якія маюць супрацьлеглыя мэты. У дэмакратычных краінах ёсьць імкненне шэрагу палітыкаў і грамадзкіх сілаў падтрымаш незалежны і дэмакратычны шлях развівіць Беларусі. Аднак, у той жа час у Беларусі і ў сувесце дзейнічаюць палітыкі і палітычныя сілы, якія, выкарыстоўваючы дэмакратычную рыторыку і мэтады дэзынфармацыі і падману, садзейнічаюць Расеі ў зьвязысненні яе імпэрыялістычных плянаў. У выніку Беларусь стала арэнай змаганьня, дзе зноў сутыкнуліся і аб'ядналіся расейскія і ёўрапейскія (перш за ўсё нямецкія) інтарэсы. Лёгіка гэтых інтарэсаў такая, што як Усходу, гэтак і Захаду перашкаджаюць беларускія нацыянальна-дэмакратычныя сілы — рух, накіраваны на сцверджаньне беларускіх дэмакратычных каштоўнасцяў і на ўсталяваньне моцнай незалежнай беларускай дзяржавы. Кагэбоўская Масква ня хоча, каб была моцная незалежная Беларусь, а ліберальная Эўропа хоча сцвердзіць тут свае паняцці пра дэмакратыю ды эканоміку і мець упłyў.

Што такое расейскі забор, мы ведаем. А што сабой ўяўляюць дзяржавы, дзе „дэмакратычную” палітыку вызначаюць зынешнія сілы, то дастаткова глянцуць на Сэрбію ды Грузію (хоць да гэтага ж кола адносіцца і Беларусь, толькі тут палітыку дыктуете Москва). На падыходзе новыя лукашэнкі (папулізм левага кшталту) у Польшчы, Славаччыне і Летуве, у пэрспектыве — на Украіне.

Беларусам трэба выразна бачыць, што адбываецца ў сувесце і што хочуць зрабіць у Беларусі будаўнікі двух імпэрыяў — расейскай гбоўскай на Усходзе і ёўрапейскай ліберальнай на Захадзе. І адны, і другія не зацікаўленыя мець перад сабой незалежніцкія беларускія нацыянальна-дэмакратычныя сілы (г. зн. сілы беларускага Адраджэння і дэмакраты на пазыцыях ідэалаў 25-га Сакавіка). **На задачы лікідацыі беларускага Адраджэння (палітычна — Беларускага Народнага Фронту) і адбылося першае пайднанье заходнія лібералізму з расейскім гебізмам (місія Ганса Георга Віка) і з сіламі ўнутранай акупацыі (Лукашэнка).**

Пасыля расколу БНФ у 1999 г. і заблікаваныні інфармацыі аб яго дзеянніцаў (на Захадзе і на Усходзе, практычна, поўнасцю) уплыў чужых сілаў у палітыцы Беларусі адчуваць павялічыўся. Істотным было стварэнне імі на Беларусі неадраджэнскай „кіруемай апазыцыі” ўпльыву, дзе непадзельныя агентуры контроль мае гбоўскую Москву, а фінансавыя рычагі — заходнія структуры.

Ускладнілася палітычная структурнасць і сітуацыя, дамінуючая роля КГБ у палітыцы ўсталявала новыя формы палітычнага змаганьня (так званыя „палітэхналёті”) ва ўсіх сферах дачыненняў, асабліва ў інфармацыі, дыпляматыі і прапагандзе. Беларуское грамадзтва ў значнай сваёй частцы аказалася непадрыхтаваным да такой падступнай і лжывай палітыкі і сталася аўтактам пастаянных маніпуляцыяў з боку скардынаванай рэжымнай групы ўлады і вікаўскай „апазыцыі”.

Наша задача ў гэтым Паведамленьні даць інфармацыю аб тым, што адбываецца на Беларусі цягам апошніх месяцаў, расказаць пра тэндэнцыі, якія мы разглядаем як пагрозыўлівия для нашай беларускай дзяржавай будучыні.

\*\*\*

Беларускі Народны Фронт „Адраджэнне” пад кіраўніцтвам Зянона Пазняка і Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя — БНФ арганізоўваюць у Беларусі супраць рэсейскай агрэсіі. Больш за сем месяцаў таму, у верасні 2003 г. група беларусаў выступіла ў якасці суб'ектаў канстытуцыйнага і міжнароднага права (грамадзянаў) і накіравала заяву ў адрас кіраўніцтва Рэсейскай Федэрациі з патрабаваннем перастаць умешвашча ва ўнутраныя справы нашай краіны, спыніць дзеянасць па інкарпарацыі Беларусі пад шыльдай незаконнай „саюзнай дзяржавы”. Патрабаванне грунтавалася на парушэнні Рэсейскай Федэрациі канстытуцыйных правоў грамадзянаў Беларусі ў выніку падпісання 8 снежня 1999 г незаконнай міжнароднай дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы і рэалізацыі яе палажэнняў. Паводле Беларускай Канстытуцыі Рэспубліка Беларусь ёсьць унітарная дзяржава (арт.1), не дазваляеца заключаць міжнародныя дамовы, якія супярэчачь Канстытуцыі (арт.8). Грамадзяне патрабавалі:

- дэнансаваць незаконны дагавор ад 8 снежня 1999 г. аб стварэнні саюзнай дзяржавы,
- ліквідаваць усе незаконныя арганізацыйныя структуры незаконнай саюзнай дзяржавы,
- спыніць працу па падрыхтоўцы навязанага беларусам незаконнага рэфэрэндуму аб прыняціі „канстытуцыйнага акта” незаконнай саюзнай дзяржавы, якія плянуюць правесці ва ўмовах бяспраўя і дыктатуры.

Заява была накіраваная кіраўніцтву Рэсейскай Федэрациі праз пасла Рэсейскай Федэрациі ў Беларусі сп. А. Блахіна і была надрукаваная ў газэце „Народная Воля” за 10 верасня 2003 г. пад загалоўкам „Расія, спыні ўмішанне ва ўнутраныя справы Беларусі!”

Адказу з Расеі грамадзяне Беларусі не атрымалі. З гэтага беларусы павінны зрабіць высновы аб далейшых дачыненіях з Расеяй.

Судовая сістэма ў Беларусі таксама стала ў глухую абарону акупацыйнага рэжыму Лукашэнкі і ў парушэнні беларускага заканадаўства адмовіла грамадзянам ў разглядзе справы аб прызнанні несапраўдным дагавора ад 8 снежня 1999 г., „аб стварэнні саюзнай дзяржавы”.

Пра грубоа парушэнні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і Закону „Аб Прэзыдэнце Рэспублікі Беларусь” вядома Вярхоўному суду Рэспублікі Беларусь і Канстытуцыйнаму суду Рэспублікі Беларусь. Ініцыятывная група „Беларуская Салідарнасць” праводзіць збор подпісаў пад калектыўнай заявай у Вярхоўны суд з патрабаваннем скасавання незаконнага дагавора ад 8 снежня 1999 г. аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Калектыўную заяву падпісалі больш за 4500 грамадзянаў Беларусі.

З розных рэгіёнаў Беларусі ў Вярхоўны суд паступаюць таксама індывидуальныя заявы ад грамадзянаў. Кожны заяўнік патрабуе: „З мэтай аднаўлення майх правоў у судовым парадку, парушаных дагаворам аб стварэнні саюзнай дзяржавы ад 8.12.1999 г., прашу, ў адпаведнасці з артыкулам 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, накіраваць у Канстытуцыйны суд прапанову даць заключэнне аб адпаведнасці паларажэння артыкула 1, 17, 18 Дагавора аб стварэнні саюзнай дзяржавы ад 8.12.1999 г. паларажэнням артыкула 1 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.”

На законнае патрабаванне грамадзянаў Вярхоўны суд зрабіў больш за 150 адказаў, зробленых пад капірку: „Ваша заява пакінута без задавальнення, паколькі падставы для звароту ў Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь з прапановай аб дачы заключэння па пытанні адпаведнасці названых Вамі нормаў міжнароднага дагавора Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь не маеца.”

Такім чынам, мы назіраем скаардынаваную блакіроўку законных патрабаванняў грамадзянаў Беларусі з боку рэжыму Лукашэнкі і з боку рэжыму Путіна. Гэта ёсьць яшчэ адным пацверджаннем таго, што Путін і Лукашэнка вядуць ўзгодненую незаконную дзеянасць па ліквідацыі дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Праект інкарпарацыі Беларусі быў і застаецца ключавым момантам ў крамлёўскіх плянах аднаўлення „вялікай Расеі”. З захопам усіх уладных структурой Расеі арганізацый КГБ-ФСБ рэалізацыя праекту набывае больш сістэмны і агрэсіўны характар.

\*\*\*

Пасля кароткага перапынку, звязанага з выбарамі ў Расеі, аднавілася дзеянасць незаконных ворганаў незаконнай „саюзнай дзяржавы”. У сакавіку

2004 г. адбылося два паседжаны „парляманцкага сходу саюзнай дзяржавы” і на травень месяц рыхтуеща паседжанье так званага вышэйшага дзяржавнага савета саюзнай дзяржавы.

Барыс Грызлоў, які ў 2003 г. удзельнічаў у распрацоўцы незаконнага „канстытуцыйнага акту”, „саюзнай дзяржавы”, цяпер ужо ў ролі сыпікера Дзярждумы Расеі і старшыні незаконнага парляманцкага сходу гэтак званай „саюзнай дзяржавы”, агучыў 29 сакавіка 2004 г. пляны змоўшчыкаў: „Працэс саюзнага будаўніцтва ўступіў у пэрыяд выпрабавання практикай. Мы ўшчыльнілу падышлі да самага адказнага і самага складанага этапу саюзнага будаўніцтва — вызначэння дзяржаўнага ўпаратковання і прававой сістэмы нашага Саюза. У сувязі з гэтым, важнейшай задачай звязаніца прыняціе Канстытуцыйнага Акта Саюзнай дзяржавы, праект якога пры непасрэдным удзеле саюзных парламентарыяў ужо распрацаўваны і ўнесены на разгляд ВДС. „Разам з тым у Парламенцкім Сходзе ёсьць разуменне таго, што працэсу прыняція Канстытуцыйнага акта неабходна надаць новы імпульс і выпрацаўваць алгарытм нашай далейшай сумеснай работы...” (газета „Звяздз” за 30 сакавіка 2004 г.). „Алгарытм сумеснай работы” змоўшчык, якія занятыя справай ліквідаці суверэннай дзяржавы Рэспублікі Беларусь, — гэта ўзор палітыкі ашуканства, подкупу, міжнароднай карупцыі і агрэсіі.

У той жа час расейскае палітычнае кіраўніцтва спрабавала рэалізаваць ліквідацыю Беларускай дзяржавы іншым спосабам — без Лукашэнкі і пры ўмове палітычнай ліквідацыі Лукашэнкі. Пра гэта была дадзена інфармацыя на міжнароднай канферэнцыі, якая праводзілася ў лютым 2004 г. у г. Рызе. „Беларуская делавая газета” за 17 лютага 2004 г. напісала: „В частности, было сообщено, что „гонцы от Путина” недавно были в Вашингтоне и предлагали свой вариант решения белорусского вопроса. Дословно их предложение было пересказано так: мы убираем Лукашенко, но Беларусь входит в состав России. Понимания такая постановка вопроса не нашла не только в США, но и в Европе”.

Таму, як съведчыць вышэй прыведзенася выкаваныне Б.Грызлова, змоўшчыкі вяртаюцца да „алгарытму сумеснай работы”, які павінен, па іхнай задуме, завершыцца рэферэндумам па змене Канстытуцыі Беларусі.

Падзеі гэтага года паказваюць, што антызаконная дзеянасць па ліквідацыі Беларускай дзяржавы вядзеца ў эканамічным, арганізацыйным і інфармацыйным кірунках.

У эканамічнай галіне галоўнымі ёсьць акты па падрыхтоўцы ўвядзення расейскага рубля і захопу Расеяй стратэгічных аб'ектаў беларускай уласнасці.

Прыкладам найбольш агрэсіўнага акту супраць беларусаў ў эканамічнай сферы стала „газавая вайна”, разгорнутая Путінім і Лукашэнкам у лютым 2004 г. Цяпер відавочна, што гэта была сплянаваная Крамлём і рэжымам Лукашэнкі апрацыя, вынікам якой стала рэзкае павышэнне ў Беларусі коштаў камунальных паслугаў, цэнту на паліва і адпаведна на ўсе тавары і паслугі. Уесь цяжар па „стабілізацыі” дзеля ўвядзення расейскага рубля ўскладзены на жыхароў Беларусі. Рэалізацыя гэтай апрацыі дазволіла кіраўніку Цэнтрабанка Расеі Ігнацьеву і кіраўніку Нацыянальнага банка Беларусі Пракаповічу заявіць, што ўвядзенне расейскага рубля ў Беларусь падрыхтаванае і наступным павінна быць палітычнае рашэнне.

Больш за 70% грамадзянаў Беларусі выказваюць супраць аб'яднання з Расеяй. „Стваральнікі” незаконнай саюзнай дзяржавы ведаюць, што арганізація і правесці рэферэндум асобным актам немагчыма. Грамадзяне Беларусі ня пойдуть на рэферэндум па змене Канстытуцыі. Таму ліквідаторы Беларускай дзяржавы робяць стаўку на восенскія выбары ў незаконную лукашэнкаўскую палату. Яны маюць намер правесці разам з „выбарамі” і антызаконны „рэферэндум”.

Расейскае кіраўніцтва прымасе ўсе арганізацыйныя заходы, каб Эўразія і Рада Эўропы прызнаці гэтыя „выбары” за легітымныя па фармальных прыкметах. Пастаўлена задача пераканаць эўрапейцаў, што незаконна створаная Лукашэнкі палата звязаніца парламентам; што „выбары” ў палату дастаткова демакратычныя, паколькі ў гэтых выбарах рыхтуеща прыняці ўздел „аб'яднаная апазыцыя”; што рэжым Лукашэнкі гатовы зменіць выбары кодэкс; што праз гэтыя „выбары” можна дасягнуць змены на карысць демакратыі ў Беларусі. Гатовыя нават увесці квоты па палавой прыкмете (відаць ва ўгоду

, „рэвалюцыянэрам” Зўразьвязу) і забясьпечыць 30-40 адсоткаў жанчын у палаце (у СССР ужо гэта праходзілі). Дзеля стварэння даверу да палатных выбараў у Беларусі прыгнітуты ўесь дыпляматычны корпус Pacei ў Эўропе.

У гэтym махлярстве ўдзельнічае і групоўка заходніх дыплямататаў і экспертаў, галоўным чынам з Нямеччыны: **Ганс Вік, Вольфганг Берандт, Ута Цапф** ды іншыя. З публікацыяў іхных выказванньняў у друку даўно вядома, што гэтыя „спэцыялісты” трымаюцца канцэпцыі „дэмакратызацыі” Беларусі праз далучэнне Беларусі да „дэмакратычнай” Pacei. Гэтыя „беларусазнаўцы” набылі практику падчас „выбарчых кампаніяў” 2000 і 2001 гадоў у Беларусі. Сп. Вік расказаў ў інтэрв’ю для „Белорусской Газеты” (№1 за 12.01.2004), якая выдаецца ў Менску, як падчас абвешчаных дыктатарам Лукашэнкам „парляманцкіх выбараў” у Беларусі ў 2000 г. Эўрапейская камісія, адводзічы беларускія змагарныя працэсы ўбок, „накіравала гроши на падтрымку дыялёгу паміж урадам Беларусі і апазыцыяй. I ўсе эўрапейскія ўрады былі ў курсе, на было ніякіх таямніцай. Адзінай таямніцай было тое, што панеры падпісваў таксама шэф беларускага КГБ, іншых таямніцай на было” — паведаміў Ганс Вік. Такім чынам, нямецкі дыплямат (былы кіраўнік нямецкай выведкі) прызнаўся, што ўшчыльную супрацоўніцу з КГБ за плячыма эўрапейскіх урадаў.

Гэтае супрацоўніцтва мела вынікі і падчас прэзыдэнцкіх выбараў 2001 г. Сп. Вік актыўна ўдзельнічаў у фармаванні прамаскоўскай „аб’яднанай апазыцыі” у падтрымку „адзінага кандыдата” з ліку падкантрольных КГБ асобаў савецкай намэнклятуры. Тады „адзіным кандыдатам” прызначылі сп. **У. Ганчарыка**, былога вышэйшага чыноўніка савецкіх прафсаюзаў у Беларусі. Прывізчынне гэтай непапулярнай асобы „адзіным кандыдатам” ад прамаскоўскай „аб’яднанай апазыцыі” было ўзгоднене з Москвой. Вэтэрэн савецкай намэнклятуры У.Ганчарык адпаведна выканаў прызначаную яму ролю — давёў да абсурду супрацьстаянне паміж „намэнклятурнымі дыктатарамі” Лукашэнкам і намэнклятурным „дэмакратам” Ганчарыкам. У выніку Лукашэнка атрымаў сваю „элегантную перамогу”, а Ганчарыку пасля адпрацоўкі сваёй ролі далі хлебнае месца ў структурах „саюзных” прафсаюзаў у Маскве.

Менавіта зь невялікай групоўкай ў складзе 20-30 асобаў, якую сформаваў у „аб’яднаную апазыцыю” і арганізаваў сп. Г. Вік па ўзгадненні з КГБ, і створаныя цяпер „кааліцыі” і „блёкі” для ўдзелу ў выбарах 2004 года ў лукашэнкаўскую палаткі. Перад імі паставлена задача імітаваць дэмакратычныя гэтых „выбораў” (паўтараць той жа правальныя варыянт альтэрнатывы Лукашэнку, які яны адпрацоўвалі ў 2001 г.). На палітычным полі Беларусі з'явіліся пустыя „выбарчыя кааліцыі”: „пяцёрка+”, (**С. Калякін, А. Лябедзька, В. Вячорка, С. Шушкевіч, А. Бухвостаў**), „Свабодная Беларусь” (**А. Саньнікаў, Г. Грушавы**), „Эўрапейскі выбор” (**М. Статкевіч**), „За новую Беларусь” (**М. Марыніч**), „За лучшую жизнь” (**В. Лявонаў**) і іншыя. Яны аднаголосна публічна прызнаюць, што гэтыя выбары будуць сфальшаваныя лукашэнкаўскім рэжымам. Аднак съведама ідуць на гэтыя „выборы”, выступаючы ў ролі „дэмакратызатаў” для ашуканства эўрапейскай супольнасці. Ім даручана яшчэ адна важная роля — прыцягнучы на выбарчыя ўчасткі пратэсты электарат, каб забясьпечыць 50%-ю ю́ку выбаршчыкаў.

Адпаведная роля ў „дэмакратызацыі” гэтых фальшывых выбараў даручана і групоўцы лукашэнкаўскіх палатнікаў „Рэспубліка” (**В. Фралоў**). Яна абвясціла пра правядзенне акцыі „збор подпісаў за змены выбарчага кодэкса”. Акцыя бесперспектыўная па выніках, але шкодная, паколькі ўцігае людзей у рабленыне пустой справы. Так у гэтую пустую справу ўцігнулі грамадзкую арганізацыю „Таварыства беларускай мовы” (**А. Трусаў**) і грамадzkую ініцыятыву „Сход інтэлігэнцы” (**У. Колас, А. Марачкін**).

У маскоўскім пляне зынішчэння Беларускай дзяржавы вікаўская „аб’яднаная апазыцыя” адзыгryвае сваю ролю. Расейскія спэцслужбы і падпрацаваныя ім „аналітычныя і стратэгічныя” цэнтры разам з эўрапейскімі дзеячамі кшталту Ганса Віка выстаўляюць гэтых намэнклятурных „апазыцыянероў” у якасці прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, якія нібыта аб’яднóваюць сілы беларускага грамадзтва ў барацьбе супраць дыктатуры і за дэмакратыю ў нашай краіне. Іх рэгулярна запрашаюць у Маскву на сутрэчы з крамлёўскімі аналітыкамі і дарадцамі „Совета по внешней и оборонной политике” (СВОП) — дзеячамі расейскага

КГБ-ФСБ. Москва выкарыстоўвае іх як інфарматараў з мэтай каардынацыі і прысьпешвання пракэсаў ліквідацыі Беларускай дзяржаўнасці. Невыпадкова у друку падаецца мінімум інфармацыі пра гэтыя сутрэчы ў Москве і мінімум прозывішчу яе ўдзельнікаў з беларускага боку. Супрацоўнікі з Москвою добра разумеюць злачыннасць сваіх учынкаў. Апошняя такая сутрэча адбылася 19 сакавіка 2004 г., пра што паведаміў А. Бухвостаў (адзінае прозывішча з ліку беларускіх удзельнікаў, згаданае ў публікацыі), які аўт’ялюе сябе кіраўніком партыі працы, прадстаўнік „пяцёркі+” („Народная Воля” за 27.03.2004 г.).

Маскоўскі „алгарытм сумеснай работы” прадугледжвае масіраване інфармацыйнае прыкрыццё незаконнай дзеяйнасці Pacei па інкарпарацыі Беларусі. Дэзынфармацыя праводзіцца шырокім фронтом ва ўсіх сродках масавай інфармацыі, як дзяржаўных, так і незалежных. Як па камандзе, з канца сакавіка 2004 г. ўзмацніўся паток інфармацыі, накіраваны на дэзырэнтацыю беларускага грамадзтва. Зноў выцянулі пытанье аб трэцім тэрміне Лукашэнкі, сцвярджаюць аб правале дамоўленасці ў па ўядзеніні расейскага рубля; заспакойваюць, што Расея не пагражае дзяржаўнай незалежнасці Беларусі; незаконная бяспраўная лукашэнкаўская палаткі выдаюць за парлямант; заяўляюць, што іншага шляху няма, акрамя ўдзелу ў гэтых „выборах”, што ёсьць моцная „аб’яднаная апазыцыя”, што „аб’яднаная апазыцыя” можа перамагчы Лукашэнку на арганізаваных ім „выборах” і г. д. Прывядзэм некалькі прыкладаў, адлюстраваных у друку:

- **А. Дабравольскі**, адзін з кіраўнікоў Аб’яднанай грамадзянскай партыі, якая ўваходзіць у кааліцыю „пяцёрка+”, у інтэрв’ю „Белорусским новостям” выказвае меркаваныне: — „реферэндум о третьем сроке и президентские выборы с участием Лукашенко — это одно и тоже”. И далей: — „Что касается действий оппозиции касательно референдума, то она против его проведения, потому что в принципе против переписывания конституции. Однако, если уж плебисцит не удастся предотвратить, то призывать к бойкоту оппозиция не станет, а постараётся его выиграть”. Гэтыя выказванні А.Дабравольскага паўтараюць розныя аглядальнікі.
- „Народная Воля” (№ 62 за 8.04.2004 г.) публікуе артыкул пад гучнай назвай „Жывы труп, альбо Зноў пра „саюзную валюту”. У артыкуле камэнтуеца і падаецца за несур’ённую наступнай заява віцэ-прем’єра расейскага ўраду А. Жукава ў інтэрв’ю „Российской газете”: „Мы лічым, што гэта ня толькі магчыма, але і неабходна ўводзіць адзіную валюту з 1 студзеня 2005 года, — як гэта было прадугледжана дамоўленасці. Больш таго, на ўзорні Цэнтральных банкаў, Міністэрстваў фінансаў уся гэта сістэма адпрацавана, і мы далі цалкам канкрэтныя прапановы, якія дарэчы, прадугледжваюць 20 мільярдаў расейскіх рублёў крэдыту, каб Беларусь здолела бязболяна ўвайсці ў гэтую сістэму”;
- Газета „Наша Ніва” 2 красавіка 2004 года ў рэдакцыйным артыкуле апавяшчае сваіх чыгачоў, „... пагрозы дзяржаўнасці больш няма... На парадку дня стаіць не патрабаваныне Волі-Незалежнасці, але Волі-Дэмакратіі”.
- **В. Гудзееў**, старшыня грамадзкага аб’яднання „Белорусский республиканский клуб избирателей” у газэце „Народная Воля” за 9 красавіка 2004 года падсумоўвае свае „пошуки” варыянта падзеяў у Беларусі: „Поэтому самый короткий путь для Беларуси стать демократической и процветающей страной — пройти его вместе с Россией, которая не только уже пошла по нему, но и имеет все необходимые для прохождения этого пути ресурсы. Это и должно стать стратегией для Беларуси на ближайшие годы”.
- „Рэфэрэндуму ў гэтым годзе ня будзе”. — так у перадачы 2 красавіка 2004 года журналіст **В. Цыганкоў** падае слухачам Радыё „Свабода” разважаныні **В. Папова**, кіраўніка лукашэнкаўскай „ніжніх палаты” і намесніка расейскага сыпікера **Б. Грэзлова** ў незаконным парляманцкім сходзе „саюзной дзяржавы”. В. Папоў даў адмыслове інтэрв’ю, каб прыкрыць відавочна неасыярожнае выказваныне дзяржаксцата гэтае званай „саюзной дзяржавы” **Паўла Барадзіна** пра тое, што рэфэрэндум абрэччае правядзенне рэфэрэндуму, а толькі спрабуе „заспакоіць”: „Гэта тэхнічна немагчыма. Нават калі Вышэйшая дзяржаўная Рада на

свайм паседжаныні, якое заплянаванае на травень, ухваліць праект, то запатрабуецца шмат часу, перш чым вынесыці праект на рэфэрэндум". (А. Лукашэнка у лістападзе 2003 г. у свайм выступе на паседжаныні незаконнага вышэйшага савета „саюзной дзяржавы”, у пацверджаныне сваёй адданасыці Ресеі, назваў **Вадзіма Папова**, а таксама кірауніка сваёй адміністрацыі Урала Латыпава і віц-прем'єра А. Кабякову шчырымі расейцамі. Такім чынам ён публічна гаворыць аб наяўнасці расейскай агентуры ва ўладных структурах на Беларусі.)

- „Белорусская Газета” за 5 красавіка 2004 г. імкненца падаць працу па ўвядзенні расейскага рубля і падрыхтоўцы рэферэндума па „канстытуцыйным акце” як несурэзную. Таму „аналітыка” падаенца ў рэдакцыйным артыкуле пад называй „Смех единения”.
- Газета „The Belarus Today” (№ 12, за 23 сакавіка 2004 г., выходзіць у Менску на ангельскай мове) заходнemu чытчу прадстаўляе кірауніка Аб’яднанай грамадзянскай партыі **А. Лябедзьку** як галоўнага апазыцыйнага лідэра савецкай эпохі. Трэба нагадаць, што ў савецкую эпоху сп. Лябедзька (нар. у 1961 г.) хадзіў у дзіцячы садок і школу і нааугл не займаўся палітыкай. Такую хлусьню для беларускага чытчага пісаць немагчыма, паколькі ў Беларусі ведаюць, што такі А.Лябедзька. А.Лябедзька, малады дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання, ўпарт дамагаўся адмены забароны дзейнасці камсамолу. (Дзейнасць камсамола і КПСС была спыненая пасля путчу ў жніўні 1991 г.) У 1994 падчас прэзыдэнцкіх выбараў актыўна дзейнічаў у камандзе Лукашэнкі. Пасля прыходу А.Лукашэнкі да ўлады выконваў ролю ягонага прадстаўніка ў Вярхоўным Савете.
- Н. Гілевіч у газэце „Народная Валя” за 18 сакавіка 2004 года шэраговага савецкага генэрала **Валерыя Фралова** (які па пратэкцыі вертыкальшчыка Гарадзенскай вобласці стаў „дэпутатам” лукашэнкаўскай палаты) аб’ядліве беларускім Дэ Голем. І гэта пасля інтэрв’ю з Фраловым пісьменынка Яўгена Будзінаса („Народная Воля” № 43 за 11 сакавіка 2004 г.), дзе высыветлілася, карэктна кажучы, поўная інтэлектуальная і палітычная неадпаведнасць гэтага савецкага генэрала заяўленым ім прэтэнзіям на палітычнае лідерства ў Беларусі.

\* \* \*

Такім чынам, як бачна, з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналёгій, створана і пашыраецца віртуальная ўяўная палітычная прастора, дзе паўтараюць шматкроць, што як быццам бы пагрозаў Беларусі з боку Ресеі не існуе.

Рэальная ж сітуацыя іншая. Дастаткова нагадаць, што рэжым Лукашэнкі пад прыкрыццём праграмы рэалізацыі антыканстытуцыйнага дагавору ад 8 сінэжня 1999 г. ужо незаконна ператварыў тэрыторыю Беларусі ў расейскі ваенны пляцдарм. Дзяржаўная мяжа і мытная структура кантралююцца Ресеі. Створана адзіная вайсковая групоўка. На Беларусі месцяцца стратэгічныя расейскія аб’екты. Ресеі дазволена карыстацца ўсёй ваеннай інфраструктурай Беларусі. Беларускія аэрадромы наведваюць расейскія самалёты стратэгічнай авіацыі, якія здольныя несці яздэрную зброю. Грамадзяне Беларусі сталі закладнікамі агрэсіўнай расейскай палітыкі. У сувязі з tym, што ў Ресеі пасля апошніх выбараў усталявалася дыктатура КГБ-ФСБ, пагроза бяспекі беларусаў значна павялічылася. (КГБ-ФСБ па сваёй прыродзе зьяўляецца агрэсіўнай тэратрыстычнай арганізацыяй. Каб утрымаць уладу, яна будзе прымяняць свае напрацаўніцтва дзесяцігоддземі мэтады. Мірнымі мэтадамі гэтая арганізацыя не валодае).

Партыя — БНФ на працягу 2002, 2003 годоў і сёлета неаднаразова звярталася да іншых партый ў заклікам сканцэнтраваць дзейнасць на абароне дзяржаўнай незалежнасці Беларусі ад расейскай агрэсіі. Гэтая дзейнасць прадугледжвае ізалиццю антыбеларускага рэжыму Лукашэнкі, недапушчэнне рэфэрэндуму па зъмене Канстытуцыі шляхам няўзелу (байкоту) у арганізаваных ім выбарах. Абвастрылася гэтая задача цяпер, калі ў Ресеі усталявалася дыктатура КГБ-ФСБ. Цяпер нават для людзей, не далучаных да палітыкі, стала відавочным, што і рэжым Пуціна ў Ресеі, і рэжым Лукашэнкі ў Беларусі ёсць галіны аднаго атрутнага дрэва — савецкага КГБ (каб у гэтым упэўніцца, дастаткова прааналізаць кадравы склад рэжыму Лукашэнкі і рэжыму Пуціна).

Для сур’ённых палітыкаў зразумела, што немагчыма здабыць перамогу на „выбарах”, якія арганізоўвае і татальніца кантралюе КГБ-ФСБ. Толькі байкот восенінскіх „выбараў” у палаты (дэмантратьўны непрыход на выбарчыя ўчасткі) можа дадзь вынік. Байкот пакажа міжнароднай супольнасці, што беларускі народ не прызнае губоўскі рэжым Лукашэнкі і ягоную палітыку па ўцягваныні Беларусі ў склад Ресеі. Байкот не дазволіць Ресеі „легітимна” захапіць Беларусь. Дэмантратьўнае непрызнаныне рэжыму Лукашэнкі грамадзянамі Беларусі і, адпаведна, міжнароднай супольнасцю дазволіць беларускаму грамадзству перайсці да падрыхтоўкі і правядзення прэзыдэнцкіх выбараў без Лукашэнкі. Дзеля забесьпячэння добрых умоваў выбараў і адсячэння спробаў умяшаныні ва ўнутраныя справы Беларусі трэба скасаваць незаконны дагавор ад 8 сінэжня 1999 г. аб стварэнні „саюзной дзяржавы”.

Мы заклікаем ўсе сілы беларускага грамадзтва накіраваць цяпер на арганізацыю байкоту восенінскіх антыбеларускіх „выбараў” і ліквідацыю незаконнага антыканстытуцыйнага дагавору ад 8 сінэжня 1999 г.

Мы нагадваем аб адказнасці перад беларускім народам кіраунікоў партый, актыўісташт “кааліцыяў” і грамадзкіх арганізацыяў, якія заявляюць аб удзеле ў фальшывых выбарах, якія арганізоўвае дыктатура КГБ-ФСБ. З жалем адзначаем, што сп. сп. Сяргей Калякін, Анатолій Лябедзька, Валіянцін Вячорка, Мікалай Статкевіч, Аляксандар Бухвостаў, Андрэй Саньнікаў, Валерый Фралоў, Міхаіл Марыніч, Васілій Лявонаў, Уладзімер Колас, Аляксей Марачкін і іншыя арганізатары „кааліцыяў” і „руху” зь вікаўскай „аб’яднанай апазыцыі” съведама сталі інструментам ашуканства ў руках дыктатарскай арганізацыі КГБ-ФСБ, зрабіліся „дэмакратызатарамі” дыктатарскага рэжыму, аднымі з выкананіццаў небяспечных плянаў па інкарпацыі Беларусі.

Ва ўмовах дыктатуры КГБ-ФСБ спрыяльне правядзеню несвабодных, недэмакратычных выбараў у незаконную лукашэнкаўскую палату, якая не зьяўляецца парламентам (і якія дыктатура мяркую выкарыстоўці для рэалізацыі сваіх плянаў па інкарпацыі Беларусі ў склад Ресеі) ёсць парушэнне нормаў міжнароднага права, супярэчыць заяўленым прынцыпам і мэтам Эўразіязу, Рады Эўропы і АБСЭ. Садзейніцаць правядзеню фальшывых выбараў — гэта значыць падтрымліваць дыктатуру і анексіяніцкую палітыку Ресеі, што стварае пагрозу для бяспекі ўсёй Эўропы.

Мы хочам бачыць ад Эўразіязу, Рады Эўропы, краінаў Захаду съведчаныні дапамогі грамадзянам Беларусі ў абароне сувэрэнітetu і незалежнасці гэтых першасных каштоўнасцяў народу, без якіх не існуе ніякіх палітычных сістэмай акрамя акупацыйных. Мы хацелі б чуць афіцыйныя галасы (яшчэ да восенінскіх „выбараў”), што на Захадзе не прызнаеца незаконны міжнародны дагавор ад 8-га сінэжня 1999 г. „аб стварэнні „саюзной дзяржавы”, які падпісалі А. Лукашэнка і Б. Ельцын наступак Канстытуцыі і праву, што дэмакратычныя краіны ня будуць прызнаваць ніякія авантурныя рашэнні па зъмене дзяржаўнага статусу Рэспублікі Беларусь.

*Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніне”  
Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ  
4-20 красавіка 2004 года*

## СУД НАД ТЭРАРИСТАМИ

30-га чэрвеня суд у Катары прызнаў двух супрацоўнікаў расейскага КГБ (ФСБ), аўбінавачаных у забойстве экс-прэзыдэнта Чачэнскай Рэспублікі Ічкерыя **Зелімхана Яндарбіева** вінаватымі па ўсіх пунктах аўбінавачвання і прысудзіў іх да пажыццёвага зняволення.

Масква азлоблена маўчиць. Не ўдалося скаваць свае крывыя лапы. Захадні съвет таксама маўчиць. Можа, адчувае долю сваёй віны ў гэтым забойстве. Але ня думаю.

Важна, аднак, што перамагла справядлівасць і абаронены гонар чачэнцаў. Але Зелімхана няма...

3. ПАЗНЯК

# **РАСЕЯ. ІНФАРМАЦЫЙНЫ НАФТАЛІН**

Пачынаючы з 2004 года, пасъля таго, як КГБ татальна „выйграў” выбары ў Дзяржаўную Думу і забраў абсалютную ўладу ў Расеі, істотна перамянілася інфармацыйная палітыка ў гэтай краіне. Эксперыментальныя варыянты ўжо былі адпрацаваныя ў Беларусі праз Лукашэнку, і таму рускі друк і электронны СМІ вельмі хутка сталі выяўляць думкі крамлёўскай чэкісцкай хунты. (Пры гэтым некаторыя журналісты былі забітыя кілерамі, а мэдия-магнаты — вытураныя за мяжу.)

Галоўным відавочным паворотам у інфармацыі стаў паварот да рэчаіснасці і ідэалічных напрацовак савецкай эпохі. Савецкая тарабаршчына, герой пяцігодак, вайны ды працы не зынікаюць з экранаў. І ва ўсім гэтым галоўнай тэмай становіцца „дасягненыні” і дзеянасць НКВД-КГБ.

Адчуўшы сілу поўнай улады, КГБ ужо не хаваецца ў самаўхваленіі. З загашнікаў, са сковішчаў за сямі пячаткамі падымоюць на паверхню ў якасці герояў такіх нягоднікаў і бандзёраў, што дзіву даешся. Часам узынікаюць цікавыя факты, якія вымоўна ілюструюць сучасную (і заўсёдную) дзеянасць гэтай структуры палітычнага сачэньня, выведкі і цяперашнія супэрпартыі расейскай улады.

Трэціга траўня гэтага году, напрыклад, НТВ паказала ўсхаляльны сюжэт пра энкавэздіста-разъведчыка 30-40 гадоў, нейкага Якава Серабранскага. З герайчным пафасам паведамлена, што, пачынаючы з 1937 г., ён быў арганізатарам савецкага тэрору за мяжой, стварыў савецкую школу тэрарызму і тэхналягічных дыверсій у краінах Захаду. Пры гэтым, перш, чым заслаць, бальшавікі (НКВД) яго спэцыяльна арыштавалі па надуманным аўбінавачваныні, саджалі ў ГУЛАГ, прыгаворвалі да пакарання смерцю (каб адвесыці падазрэніі), потым арганізоўвалі „ўцекі” і г.д.

Эта быў тэрарыст надзвычай жорсткі і брутальны, арганізоўваў складаныя забойствы, вербаваў выкананцаў. Урэшце, пасъля зраблення пэўнай сваій „працы”, яго ліквідавалі самы ворганы НКВД (зашмат ведаў). Андропаў, стаўшы генсекам, яго „рэабілітаваў”, а цяперашнія ўладаючыя лепіць зь яго героя.

Успомнілі пра так званых „чалюскінцаў” — мыльную бурбалку 30-х гадоў, узвядзаную сталінскай пропагандай да неверагодных маштабаў. Хочуць адрадзіць энкавэздісцкія справы 30-х гадоў ў съведамасць цяперашняга пакалення. Маладыя менчукі, што глядзяць рассейскае тэлебачаныне, ходзяць па быльм лесе Ванькевіча, перагвораным у „парк



Сталіца Чачній Дзахар-Гала (Грозны) — 2004 год

Чалюскінцаў”, і ня ведаюць, што гэта за слова такое незвычайнае беларускае. Але яно такое беларускае, як, скажам, „Бангальёр” ці вуліца „Іркуцкая”.

„Чалюскін” — так называўся расейскі цеплаход, які быў съцерты ільдамі ў Паўночна-Ледавітым акіяне. Людзі (104 асобы) высадзіліся на лёд, адкупуў іх самалётамі перавезлі на мациярык. Вакол гэтай падзеі быў неверагодны пропагандыстык шум. Усіх назвалі героямі (і паярпелых, і рагавальнікаў), усім далі ордэны, зоркі герояў, складалі пра іх песні, называлі вуліцы імем карабля і г.д.

Здумляе, чаму вакол гэтай падзеі ўзынікла тады гэтакая „куцерма”. Справа ў тым, што на цеплаходзе (які быў прадстаўлены як навуковае судна) ваяжыравалі

ня проста „савецкія людзі”, а „асаблівыя людзі”. Цеплаход „Чалюскін” супрападжай паход „Піжма”, на якім на працу ў руднікі ў паўночна-сібірскія лягеры ГУЛАГу везлі дзіве тысячи „зэкаў”. А на „Чалюскіне” побач плылі энкавэздісцкія ахоўнікі і канваіры, разам з сем'ямі (жонкамі ды дзецьмі). Здарылася крушэнне, а тут „такі кантынгент”. Загадалі быць героямі.

Гэтакая вось гбоўская „рамантыка”, якую цяпер хочуць адрадзіць у Расеі нашчадкі егудаў ды яжовых, імкнуща яшчэ раз зъяўліць з гэтага геройскую „канфекту”. Ужо нават экспедыцыю паслалі на Ледавіты акіян шукаць на дне канвойную пасудзіну.

**Мар'ян ВАНЬКЕВІЧ**

## **АБСУРДЫ АНТЫБЕЛАРУСКАГА РЭЖЫМУ**

На Беларусі да абсурду і да нацыянальных зыняваг бальшыня людзей, відаць, прывыкла, як да болю. Прыцярпеліся. Праўда, цярпеньне ўжо мінае. Калі глядзіш здалёнку на ўсе гэтыя выверты дыктатуры, то зразумела, чаму так дзеяцца. Пад акупацый (тым больш унутранай, „добраахвотнай”, калі самы прынялі чужынцаў) інакш і не бывае. Часам глядзіш і такое ўгледзіш, што й думаеш сабе: пэўна, у людзей нешта ў галаве перавярнулася.

### **ЗВОЛЬНІЛІ ЗА ДЭПУТАЦТВА**

Працавала ў Белаозёрскай школе №3 настаўніца **Натальля Акаронка**. Выбраў яе дэпутатам Гарсавету, і пайшла яна ў дэпутацкую апазицію. Даведаўся пра тое дырэктар школы і ўляпіў ёй за гэта вымову на працы. Пачакаўшы, дырэктар падумаў, што гэтага мала, узяў і звольніў з працы настаўніцу за тое, што яна брала ўдзел у сесіях Гарсавету. (Дэпутаты мясцовых саветаў згодна закону працуюць на ранейшым месцы працы, а ўдзел у сесіях заканадаўча абумоўлены.)

Падала Акаронка ў суд у Бярозу. А той Раённы суд узяў і не задаволіў яе позыв. Гэтак і сталася яна беспрацоўным дэпутатам.

Мараль? Маралі тут няма. Трэба толькі ведаць, што гэткі абсурд у цяперашнім часе ня робіцца здуру, а толькі з волі начальства і з ведама КГБ.

### **ВЫПРАЎЛЯЮЦЬ ГІСТОРЫЮ**

Вайна з гісторыяй — справа ня новая. Гісторыя шмат каму не падабаецца. Асабліва калі яна супраць начальства. Калі гэта выявілася, то ў Віцебску цэрымоніца ня сталі. Аказалася, што ня той гэрб. На 10-м годзе дыктатуры віцебскія сталаначальнікі даведаліся, што ў гэрбе Віцебска — **Пагоня**. Тады Аблыканкам абвясціў конкурс на стварэнне „новага гэрбу”. Конкурс „дэмакратычны”. Ніякіх аблежаванняў ва ўзорыце, палавых прыкметах, адукцыі, прафесіі, ніякіх умоваў (і адпаведна — ніякіх законаў геральдыкі). Тварыце.

Ацэньваць ўсё будуть самы чыноўнікі Аблыканкамама. (А то пакліч сюды якіх-небудзь гісторыкаў, мастакоў, дык пачинуць свою „аныцімонь”.)

— Ну дык як будзе? — пытаетсяца пракляты карэспандэнт у супрацоўніцы Аблыканкамама.

— А так і будзе, — адказвае дама, — намалюеце карцінку, спадабаеца — прымем новы гэрб.

Ажно цікаўнасць бярэ. І што яны ўжо там учудзяць?

### **ПАЛІТЫКА РАЁННАГА МАШТАБУ**

За часы акупацыйнай дыктатуры на паверхню ўлады ўсплылі такія тытаны інтэлектуальныя думкі, так падкаваныя на ўсе чатыры, што часам дзіву даеся.

Ёсць у Маларыцкім райвыканкаме Аддзел інфармацыі. Структура, можна сказаць, „палітычная”. Ачольвае гэтую структуру нейкі спадар Строка. Гэты Строка праславіўся тым, што ў барацьбе з Народным Фронтом усім даказваў, што ў гады 2-й Сусветнай вайны Партыя БНФ была на баку фашыстоўскай

Нямеччыны. З цьверджаньнем Строкі рашуча не пагадзіўся сябра Партыі БНФ і дэпутат Райсавета *Уладзімер Малей* і падаў на Строку ў суд.

Дурата павялічвалася, як снегны камяк. Спадар Струка ў Райвыку чалавек свой, і аднойчы, калі дэпутат Малей праводзіў спаканьне з выбарцамі, на яго наскочылі міліцыянты і заяўлі адміністрацыйную справу за „несанкцыянованы мітынг”.

„Які мітынг?! Я дэпутат, гэта мае выбарцы!” „Мы табе пакажам выбарцаў!”

Суд уляшчыў дэпутвату Малею, як належыць: няма чаго несанкцыянованы мітынг праводзіць.

Трэба сказаць, што гэты ж суд і Строку не апраўдаў. Не пагадзіўся, што ў гады вайны БНФ быў на баку немцаў. Суддзя не рашыўся. Не хапіла фантазіі. Занадта ж відавочную бязглувдзіцу плявузаў спадар Струка.

„И напрасно, товарищи.” Правялі мяккацеласць. Можна было і ўсадзіць, каго трэба, за пасобніцтва Гітлеру.

### КАЛІНКА-МАЛІНКА...

5 жніўня пасяль сканчэння Мазырскага педунівэрсітэту прышоў малады настаўнік *Дзяніс Рабянок* у Калінкавіцкі раённы аддзел адукцыі па накіраваньне на працу. Узрадваліся яму і так яго паліблі: дыплём з адзнакай, дока. „11-га жніўня прыходзіце па загад на працу настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў Дудзіцкую сярэднюю школу”, — кажа гэтак, ласкова ўсымаючыся, загадчыца Людзьміла Башылава.

Прышоў 11-га, а любоў зьнікла, выпарылася, як туман. Башылава яго не пазнае. Ні працы, ні загаду. „Растлумачце”, — пытается Рабянок. Башылава, як чалавек палітычна-раённа вывераны, і кажа, што ён „антыдзяржаўны нацыяналіст” і працы яму ня будзе.

За гэты час Башылава разьведала, што Рабянок быў назіральнікам ад БНФ за галасаваньнем на выбарах і рэдагуе сваю беларускамоўную газетку „Калінка” накладам 299 асобнікаў. Ну-у, дзела яснае...

Гэтак пацярпей „антыдзяржаўны нацыяналіст” Рабянок за „палітычную” дзейнасць.

Ва ўсіх гэтых гісторыях найболыш уражвае, зь якой адданасцю беларусы-чыноўнікі служаць антыбеларускай уладзе, без ваганьні гатовыя душынцы, бэссынцы, псаваць ўсё беларускае і ўсё сваё. Мамелюкі ўсіх акупантаў, манкурты ўсіх акупацый.

### ХТО ТЫ ТАКІ?

У Беларусі не памянялі беларускія пашпарты на акупацыйныя (з савецкім гэрбам) калі 25-ці тысячай чалавек. Вядома, для такіх людзей будуть ствараць цяжкасці, але гэты дакумант ёсьць аўтэнтычным (гэта значыць, з фатаграфіяй) і дасканала вырабленым пасъеданьнем асобы.

„Чакайце, мы да вас дабярэмся, — сказаў сабе „друзья-товарищи”, — мы вам пакажам *Пагоню*”.

I „дабраліся”. 26 жніўня Цэнтарвыбаркам ухваліў пастанову не прызнаваць беларускія пашпарты з *Пагоняй*, „пры рэалізацыі грамадзянамі выбарчых правоў. Адпаведна Акруговым камісіям рэкамендувана прызнаваць несанпраўднымі такія подпісы грамадзянаў за вылучэнне кандыдатаў.”

ЦВК, насуперак Канстытуцыі і ўсім законам, пазбавіў грамадзянаў выбарчага права.

Вось такія парадкі ў гарохавым царстве.

### ВО, ГАРЭЛКІ ПАП’ЕМ!

Бяда і вялікая небяспека для Беларусі — ваеннае радыёлякацыйная станцыя „Волга” пад Ганцавічамі, якая апынулася ў руках расейцаў.

Шкода жывому і прыроднаму асяроддзю ад яе велізарная. Асаблівая небяспека ўзынікае для здароўя людзей. Такія станцыі будуюць толькі ў бязылюдных мясцінах. То, што яна пад Ганцавічамі, — вынік яшчэ савецкай антыбеларускай палітыкі (якая, на няшчасце, працягваєцца).

Беларускія вучоныя, спэцыялісты, палітыкі, моладзь стаяць за ліквідацыю гэтай станцыі. (Але найперш яна павінна быць вернута ва ўласнасць Рэспублікі Беларусь, а потым ліквідавана.)

Тым часам журналістам і энтузіястам удалося паразмаўляць з мясцовымі

людзьмі. Усе пагаджаюцца зь небяспекай, але супраць станцыі нічога ня маюць. Бо шмат хто працуе там і атрымлівае гроши большыя, чым у калгасе. Так што станцыя „харошая” — кажуць жыхары — і Расея таксама. „Хай нас Расея лепш абараняе, — падказвае адзін мудры чалавек з народа, — атражает нападзеніе.”

„Абарона”, аднак, будзе заключацца ў тым, што ў выпадку канфлікту НАТО з Расеяй першыя атамныя ўдары наносяцца па радыёлякацыйных станцыях. Паколькі станцыя не на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, то рускім „абарона” дорага не абыдзенца. А ад ганцавіцкіх мудрацоў ці застанутца нават шкілеты. Але за чужое „дзела” чаму ж ні памерці? Затое праца ёсьць.

Успамінаеща стары рускі анэдкотік. „Вот хорошо, что папка пьёт. Бутылкі сдадим — нам с мамкой на хлеб и хватает.”

Ці сучасны беларускі „чорны жарцік”, які я чую на ўласныя вуши: „Пашанцавала Віцьку — матка памерла: во гарэлкі пап’е”.

Такі вось сюрэралізм-абсурдізм.

### А ГАЗЭТКА „ТУТ, ЯК ТУТ”

Чыглаеш часам рэляцыі разумных людзей з-пад рэжыму і здумляешся, ці ная стала што ў іх з інтэлектам. Хоць кажуць, што паранойя і не заразная. Але па цяперашнім часе хто тое ведае.

„Беларуская мова адродзіцца, дзякуючы трасяянцы”, — напісала адна „незалежная” расейская газета ў Менску. Паводле антыбеларускага накірунку гэтай газеты, якая называецца „Беларуская газета”, гэта якраз у яе рэчышчы пісаныня.

Лінгвісты, аднак, ведаюць, што трасяянка, як і ўсялякая крэалізацыя і жарганізацыя мовы, ёсьць працэс яе выраджэння, адлюстроўвае ў цэлым заняпад культуры.

Бяда ў тым, што ў сучасным заходнім і эўрапеізаваным грамадзтве спыніліся асноўныя працэсы разьвіцця культуры. Культура зынікае, становіцца прадметам спажывання і бізнісу (культура на продаж). Адбываецца функцыянальная перабудова культуратворных крывацій. Перамены, якія робяцца, часам ствараюць ілюзію разьвіцця (бо існуючае пераменяваецца), але гэта ня ёсьць разьвіццё. На зымесце культуры вырастает новы фэномэн масавай съведамасці, як ракавая пухліна на здаровыем целе.

Гэта адбіваецца і на мовах (ня толькі на беларускай). Жарганізацыя, вульгарызацыя і лексічнае крыміналізацыя цяперашніх рускай мовы пльыве, як патоп. Але гэта моўны рэгрэс, а не разьвіццё, адлюстраванье культурнай дэградацыі ў грамадзтве.

Трасяянка — гібрый клясычнай крэалізацыі і гвалтоўнай русіфікацыі, вынік дзікага насільля над жывой і больш дасканалай мовай. Але сутнасць зъявы такая ж, як і ўсюды, — рэгрэс і распад.

Ну, зразумела, для некаторых газэтаў, што ненавідзяць ды пад'ядыківаюць ўсё нацыянальнае, беларускае, — узвылічыць трасяянку люба-дорага. Бачылі мы ўжо таксама і фатаграфіі бамжоў, ды п'яніц, ды абарванцаў з тутилам пад „творамі” — „беларус”. І сто гадоў таму вышуквалі жабракоў і цягнулі ў „беларусы”. У XIX-м стагоддзі адзін расейскі паэт нават вершык напісаў: „Видиш, стоіт, изможден лихорадкою, высокорослый больной белорус”. І далей апісаныне запалых грудзей, худых ног, рук, язвай і г.д. Гэта ён рускай „этнографической литературы” начытаўся. Як некалі пісаў Еўдакім Раманаў, „гэлага рабскага таптання беларуса ў грязь”.

Усё жыццёў памятаю, зь якім задавальненнем некаторыя расейцы, зь якой прыемнасцю ў школе расейскія настаўнікі чыталі гэту напісаную пра беларуса дрэнь. Як ім усім хацелася абуць беларуса ў лапші.

Гэтак і з трасяянкай — „груды упалье... колтун в волосах”. „Беларуская газета” цвердзіц, што цытуе Алена Трусава. Маўляў, ня мы так кажам. Але цытаваць — прыемна.

Па-першае, нельга верыць „Беларускай газете”. Здолнасці яе мы ведаем. Магчыма, А. Трусаў так зусім і не казаў. Але ўсё ж такі, ўсё ж... Які шкодны ёсьць цяпер рэжым на Беларусі.

### „ЧАС БЯЖЫЦЬ, А АДКАЗУ НЯМА”

Рэжым сапраўды душынцы на інтэлект. Відаць, зъмяняючыся ў арганізме храмасомы, ліпіды, нукліды, гербесцыды, ды квазімоды. Ерунда нейкая. Адзін

творца апраноў беларускую вышываную кашулю, прывёз тачку гною і вывернуў перад адміністрацыяй Лукашэнкі. Гэтак ён ацаніў ягоную дзеянісць. А хто будзе прыбіраць? „Змагара” не пасадзілі. Жжаліся, дарэчы.

Іншая навуковая дама аформіла паштовую пасылку. Паклада туды косьці, мыла, вяроўку і паслала Лукашэнку. Узбудзілі справу.

Яшчэ аднаго „дэмакрата” не пускалі ў залю парламанту без акредытациі. Пабіўся з міліцыяй, разбіў шкляныя дзвёры. Пасадзілі.

Патрабуюць выклікаць у суд у якасці сведкаў Генэральнага прокурора Шэймана, Лукашэнку і ўвесе генэралітэт, Пургурыйдзіса і Хаўера Саліяну, Сівакова і Ціцянкова і г.д., каб яны пацвердзілі праўдзівасць таго, што адна змагарная дама написала ва ўлётцы. Выклікаюць Лукашэнку на тэле-турнір, на дыскусію, пішуць пасланыні і звароты... І няма канца гэтаму тэатру клонунаў за „дэмакратыю” і „правы” бесталковага чалавека. Колькасць такіх „змагайцаў” за дэмакратыю ня меншыя, а толькі прыбаўляеца.

Нядыўна „Народная Воля” піша: „Юры Хадыка зьвярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі з прапановай правесыі дыскусію ў прымым тэлевізоры”. (І гэты туды ж.)

„Афіцыйны лідар, — піша Ю. Хадыка, — на маю думку, пэрсанальная вінаваты ў тым, што крэдытны рэйтынг Беларусі вельмі нізкі (з-за яго адмовы выконваць чатыры ўмовы АБСЭ), я лічыў, што наша гутарка магла быць вельмі карыснай. У першую чаргу, для яго. Магчыма, трэба падказаць, падштурхнуць чалавека да прыняцця неабходных заходаў па гэтым пытаныні... На жаль, час бяжыць, а станоўчага адказу пакуль што няма.” („Народная Воля”, — 2004, 14 жніўня)

„Та-а-ак, сказаі мы зь Пятром Іванавічам... А можа гэта ўсё ж іронія? Можа, так сабе напісана, дзеля дрэннага жарту?

Нічога падобнага. Усё сур’ёзна. У сярэдзіне жніўня і рэжым, і ягоная „апазыцыя” адчуле, што байкот выбараў рэалыны, што за беларускім Адраджэннем съпее сіла, і тады яны замітусіліся. Хадыка зноў піша, ужо папружы: „Александар Григорьевич ощущае определенную неуверенность. Впервые ему угрожают не личность и не партия. Ему угрожает угрюмое молчание большинства народа. В такой ситуации его нельзя оставлять один на один с избирателями. Долг оппозиции встать между этими участниками исторической драмы и помочь народу сделать правильный выбор”. („Народная Воля”, — 2004, 21 жніўня)

Вось табе і на. Сам прызнаўся. (Ратуіма Лукашэнку, панове дэмакраты. Аўрал.) Ах, як яму хочацца, каб Лукашэнка зь ім пагаварыў. Лукашэнка і ён — побач на экране... „І час бяжыць, а адказу няма.”

31 жніўня 2004 г.

Адам MIKIIA

## ПІКЕТ У ВІЛЬНІ

21 ліпеня 15 сяброў Таварыства Беларускай Культуры ў Летуве зладзілі пікет перад амбасадай Рэспублікі Беларусь, каб выказаць адносіны да палітыкі рэжыму ў Беларусі, якой на працягу 10 гадоў кіруе А. Лукашэнка.

У сваіх выступах Хв. Ніонька, Ю. Гіль, Г. Канашэвіч фактамі аргументавалі вялікую шкоду беларускай мове, культуры і нацыянальнаму Адраджэнню,



Віленчукі з ТБК у пікеце

якую зрабіў існуючы рэжым. „Мы лічым, што гэта — акупацыйны рэжым, і тыя, хто яго падтрымліваюць, ёсьць калябарантамі”, — сказаў Хведар Ніонька.

Пікет асьвятылі трох тэлевізійных каналы Летувіскага тэлебачанья.

— *Інфа* —

## „РУНЬ” БОЛЬШ НЯ ВОРГАН ТБК

Рада Таварыства Беларускай Культуры ў Вільні 8 чэрвеня прыняла заяву, дзе паведаміла сваім прыхільнікам беларусам на ўсім сьвеце, каб яны не лічылі больш віленскую беларускую газету „Рунь” ворганам ТБК. Як раслумачана ў заяве, рэдактар газэты Алег Мінкін бяз ведама ТБК перарэгістраваў газету на сваё імя і пачаў змяшчаць на яе старонках матэрыялы, ня згодныя са статутам і накірункам таварыства.

Пра гэта ТБК папярэдзіла чыгачоў-ахвярадаўцаў і падпісантаў газэты.

— *Інфа* —

## НА МАГІЛЁЎШЧЫНЕ

Паводле афіцыйнай статыстыкі за 2003 год, у Магілёўскай вобласці атрымлівае беларускую адукацию ўсяго 0,6% гарадзкіх дзяцей. Пры гэтым амаль 75 адсоткаў насельніцтва Беларусі жыве ў гарадах.

— *Інфа* —

## ПРЕС-РЭЛІЗ

(паводле „Народнай Волі”, „Нашай Свабоды” і радыё.)

**КАСТРЫЧНІК — 2002** (працяг з №2(53) 2004 гг.)

■ Доктар эканамічных навук, прафэсар Уладзімер Кулажанка называў свой артыкул адназначна — „*Расейскі рубель — маіла для Беларусі*”. Вось як апісвае цяперашнюю сітуацыю сп. Кулажанка: „Яма эканамічнага крызісу сапраўдны пагражальнай. Узровень зносу актыўнай часткі вытворчых фондаў у машынабудаўніцтве дасягнуў **82%**, а ў аўтамабільным машынабудаванні — **86%**. І гэта пры тым, што крэтычны ўзровень зносу складае **60%**. Толькі за апошнія 2-3 гады ўдзельная вага прымых замежных інвестыцый у эканоміку краіны звынізілася з **4,2%** да **1,6%**. Сукупна гэтыя інвестыцыі за апошнія 10 гадоў склалі **1,236** млрд. даляраў, а ў суседній Польшчы, напрыклад, **52,3** млрд. даляраў, у Летуве — **2,4** млрд. І гэта пры тым, што **80%** тых інвестыцый у нас складаюць укладаныні расейскага „Газпраму” на будаўніцтва ня нашай Ямала-Эўрапейскай газавай трубы...“

**Расея — адсталая краіна.** Валавы ўнутраны прадукт вялікай Pacei ў **12** разоў меншы за ВУП Японіі. Нават на Тайвані вырабляюць прадукцыі больш, чым у Pacei. Расея такая ж эканамічна адсталая краіна, як і Беларусь, і трymаеца толькі на паліўнай трубе, якая ня вечная”.

■ Сярод закладнікаў у тэатры ў Маскве апынуліся 11 гарамадзянаў Беларусі. Калі чачэнцы спытаўліся, хто ў зале замежнікі, нехта зь беларусак спытаўся: „А беларусы замежнікі?” (Як гэта па-беларуску. Памятаеце анекдот пра вяроўку?)

Чачэнцы адказаі, што так. Менавіта гэта выратавала жышцё большасць нашых суграмадзянаў падчас забойчага штурму будынку тэатру і газавай атакі, арганізаванай пучінскім „вызваліцелямі” (загінула адна беларуска). Як вядома, замежных грамадзянаў пасадзілі бліжэй да выйсця і многія пачырпелі ад газу менш за расейцаў. Жышцё прымушае беларусаў успомніць пра сваю дзяржаву, адметную культуру і незалежнасць. Ці надоўга?

■ Вікаўскі пракаект кіруемага канфлікту працягваеца. 29 кастрычніка Менск пакінула Аліна Жасан, апошні замежны дыплямат з Кансультатыўна-назіральнай групы АБСЭ. КНГ пад кіраўніцтвам прафэсійнага нямецкага разведчыка Ганса Віка ўславілася перш за ўсё стварэннем „аб’яднанай” намэнклатурнай псуэдапазыцыі (вячоркі-лебедко-статкевічы ды інш.) ды

намаганьнямі забясьпечыць прызнаныне рэжыму Лукашэнкі міжнароднай супольнасцю, а таксама адкрытымі дзеяньнямі па здачи Беларусі ў склад РССЕ. Сваю разбуразльную працу КНГ выканала, але не да канца — на ўлічылі супраціву нашага народу.

■ Афіцыйная прапаганда падавала візит Лукашэнкі ў далёкія і супэрэкзатичныя Кувэйт і Бахрейн як вялікія прарывы на міжнародным фронце. Вось дык кампаньёны. Напрыклад, плошча Бахрейна роўная на самому вялікаму раёну нашай краіны — 698 квадратных км. Культывуюць там фінікавыя пальмы, вырошчваюць вярблондоў. Лукашэнкай лепшыя сябра Садам Хусэйн пагражаяе незалежнасці Кувэйта. А наш „міратворац” бяз сораму цалуеца з абодвума.

Што ж рабіць, калі ў Эўропу ды Амэрыку не пускаюць...

## ЛІСТАПАД — 2002

■ Ці хочуць рассейцы вайны? На гэтае песеннае пытаныне дae адказы беларускі навуковец, літаратуразнаўца *Алесь Лозка*: „Чаму РССЕ не спыняе вайну ў Чачэні? Таму, што рассейскія генэралы і іхныя палечнікі выхаваныя на сувороўскіх і імпсрскіх традыцыях. У іх гэта ў крыўі. Многім стаў вядомы мэмарандум цару Мікалаю II ваеннага міністра Курапаткіна: „Ваша Імпэраторская вялікасць! На працягу XVIII і XIX стагоддзяў РССЕ правяла ў войнах **128** гадоў, і толькі **72** гады былі мірныя. З гадоў вайны толькі пяць прыпадала на абарончыя войны, усе астатнія **123** гады — гэта захопніцкія выправы. За **200** гадоў войнаў РССЕ, якая ў пачатку XVIII ст. мела **12** мільёнаў насельніцтва, ператварылася ў гіганта, які меў у 1900 г. **132** мільёны насельніцтва.” У гэтых крывавых бойнях былі тады захоплены землі многіх народаў, у тым ліку беларусаў і чачэнцаў. Караваны сённяшніх канфліктагаў крываца там”, — мяркне дасыедчык.

Сапраўды, наш навуковец дакладна трактуе факты. Але зьдзіўляе неадекватная выснова з выкладзенага. „Многія ў Беларусі спадзяваліся на розум і разважлівасць Путіна, — піша ён, — і звязвалі зь ім надзею на перамены ў сябе на радзіме”.

Вось табе, бабулька, і Юраў дзень! Пустыя спадзянкі на маскоўскага барына — даўняя хвароба многіх прадстаўнікоў нашай інтэлігэнцыі. Ну што ж, рассейцы любяць інтэлігентай, прыгнечаных ілюзіямі.

■ Статыстычныя дадзеныя паказваюць, хто з эканамічных партнёраў Беларусі выгадны нам, а хто не. У цэлым у зынешнегандлёвой дзеяньніцы назіраеца поўны правал антыбеларускага рэжыму. Агульны аб'ём экспарту і імпарту тавараў з замежжам мае ў студзені-жніўні сёлета адмоўнае сальда — **-293,7** мільёнаў даляраў; адмоўнае сальда ў гандлі з краінамі СНД (**-967,8** млн. даляраў) і РССЕ (**-977,6** млн. даляраў). А вось з краінамі па-за СНД сальда становічае — **+674,1** млн. даляраў. Аказваеца, трэба мяняць эканамічную арыентацыю нашай краіны.

■ Крадуць... За студзень-верасень сёлета ў краіне зьдзейсьнена **97** тысячай злачынстваў. З іх крадзяжы склалі **42,3** тысячы, альбо амаль палову. У парайнаныні з аналагічнымі пэрыйдам летасць колькасць павялічылася на **7%**. Аднак, вядома, што далёка на ўсе крадзяжы фіксуюцца, асабліва тыя, што ўчыняюцца на месцы працы. За гэты час зафіксавана больш як **3** тысячы выпадкаў махістрства і больш як тысяча атрыманыя хабару, што таксама мае эканамічны падтэкст.

■ У агульной плыні нібыта „антырасейскай” рыторыкі нават калярэжымныя выданы (ці як іх яшчэ называюць „незалежныя”) выдалі цікавую інфармацыю. БДГ раптам гукнула: „А был ли когда-нибудь союз Беларуси и России?” І паведаміла: „Аляксандр Лукашэнка неаднаразова прызначаў, што беларусы пераплачваюць падатак на дабаўленую вартасць у расейскі бюджет каля 200 мільёнаў даляраў штогод. Напрыклад, калі ўнутры РССЕ нейкі прадукт каштве **25** даляраў, то пры продажы у Казахстан здымаетца ПДВ. Калі тавар прадаеца ў Беларусь, то ПДВ не здымаетца. Лічыцца, што ў нас адзінна мытнага простора.

Мы самі сябе загналі ў пасткі і за 6 гадоў згубілі **1,2** мільярдаў даляраў (толькі на траба рассказваць казачкі — не мы сябе, а прадажы антынародны рэжым загнаў Беларусь, выконваючы волю сваіх маскоўскіх гаспадароў). Увоз у Беларусь тавараў з трэціх краін, якія былі размытненыя ў РССЕ на працягу 1997-2001 гг., пазбавіў наш бюджет яшчэ **500** мільёнаў даляраў штогод. За пяць гадоў гэтае лічба дае **2,5** мільярды даляраў. Такім чынам, у выніку такай інтэграцыйнай мадэлі наш бюджет згубіў **3,7** мільярды даляраў. Пасля стварэння саюзу Беларусі і РССЕ на створаны новыя працоўныя месцы, няма інвестыцыяў. Расейскія інвестыцыі займаюць сёмае месца сярод інвестыцыяў іншых краінай.”

■ Лукашэнка ў апошні час неаднаразова пачутараваў на публіцы, што транзіт рассейскага газу і іншых грузаў праз нашу тэрыторыю для РССЕ ў чатыры разы танней (!), чым праз Польшчу. Вось, аказваеца, дзе крываца даўгі нашай дзяржавы „Газпраму”.

■ Жыльлёва-камунальныя паслугі для насельніцтва ў Беларусі даражэюць значна хутчэй, чым у іншых краінах СНД. Афіцыйная статыстыка паведамляе, што за студзень-жнівень сёлета кошт электраэнэргіі ў нашай краіне павялічыўся на **56,3%**, тады як у РССЕ — на **32,6%**, у Кіргізіі — на **24%**, у Казахстане — на **3,3%**, у Малдове — на **2,5%**, а ў Азэрбайджане, Арменіі, Грузіі і Таджыкістане не змяніўся наогул.

Аципленыне ў Беларусі падаражэла ў **2,32** разы, у РССЕ — на **41%**, у Малдове — на **7,5%**, у Казахстане — на **5,6**. У Таджыкістане кошт ациплення не змяніўся, а ў Кіргізіі зьнізіўся на **10,8%**.

Кошт сеткавага газу ў Беларусі павысіўся за 9 месяцаў на **97,7%**, у РССЕ — на **34,9%**, у Кіргізіі — на **24%**, у Таджыкістане — на **4,6%**, у Грузіі — на **0,3%**, у Азэрбайджане і Арменіі — не змяніўся, у Малдове — зьнізіўся на **1,3%**.

Валеры БУЙВАЛ

## ЗЬМЕСТ

- |  |    |
|--|----|
| 1. Нельга забыць. З. Пазняк .....                  | 1  |
| 2. Беларусь — фарпост на ўсходзе. З. Пазняк .....  | 2  |
| 3. Жыве Амэрыка! Жыве Беларусь! Т. Ракса .....     | 5  |
| 4. Хроніка парушэнняў правоў беларусаў .....       | 5  |
| 5. Народны Мэмарыял .....                          | 9  |
| 6. Аб дзеяньніцы супраць незалежнай Беларусі ..... | 9  |
| 7. Суд над тэрарыстамі. З. Пазняк .....            | 12 |
| 8. РССЕ. Інфармацыйны нафтапін. М. Ванькевіч ..... | 13 |
| 9. Абсурды антыбеларускага рэжыму. А. Мішка .....  | 13 |
| 10. Пікет у Вільні .....                           | 15 |
| 11. „Руны” больш на ворган ТВК .....               | 15 |
| 12. На Магілёўшчыне .....                          | 15 |
| 13. Прэс-рэліз. В. Буйвал .....                    | 15 |

## Беларускія Ведамасці

Беларускае выданыне

У супрацоўніцтве зь Беларускім Выдавецтвам Таварыствам ў Амэрыцы

Рэдакцыя: Зінон Пазняк, Галіна Падачаніна

Адрас рэдакцыі: 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127

тэл./факс: (+48 22) 628 76 73